


Ба 157030

Еўгені Рамановіч

П Е Р Ш Ы  
Т Э А Т Р

До  
ДБН-1  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ  
ЭКЗЕМПЛИЯР


Дзяржаўнае выдавецтва БССР  
Мінск 1946



**ХХV ГОД**

*Беларускага Дзяржаўнага  
ордэнса Працоўнага Чырвонага Сцяга  
драматычнага тэатра імя Янкі Купалы*





Бq 157030

ЕЎГЕНІ РАМАНОВІЧ

# ПЕРШЫ ТЭАТР

*Кароткі нарыс*

Бq 157030

Бел. адцел  
1994 г.



ДЗЯРЖАЎНАЕ ВЫДАВЕЦТВА БССР  
МІНСК 1946

4. 1. 9. 2009



**П**істарычныя ўмовы існавання беларускага народа да рэволюцыі выключалі магчымасць арганізацыі і развіцця беларускага прафесіянальнага мастацтва.

Вялікая Кастрычніцкая соцыялістычна рэвалюцыя вызваліла народы былога царскага імперыі, у тым ліку і беларускі народ, ад соцыяльнага і нацыянальнага ўціску. Саюз Совецкіх Соцыялістычных Рэспублік, у якім Беларуская Советская Соцыялістычна Рэспубліка заняла сваё роўнапраўнае месца, аб'еднаў народы ў адну дружную, шматнацыянальную сям'ю. Усе гэтыя гістарычныя факты выклікалі вялікі творчы ўздым беларускага народа, які, з дапамogaю вялікага рускага народа, пачаў шпаркае аднаўленне сваёй, разбуранай першай імперыялістычнай вайной, німецкай і польскай акупацыямі, гаспадаркі, пачаў стварэнне нацыянальнай па форме, соцыялістычнай па свайму зместу культуры.

Вызвалены талент народа, які спрадвеку імкнуўся да свабоднага існавання і творчасці, знайшоў ва ўмовах новай Совецкай дзяржавы поўныя магчымасці для свайго росту і развіцця.

Палітычны і эканамічны росквіт нашай рэспублікі, шпаркі рост добрабыту насельніцтва, яго духоўных сіл і культуры — усё гэта спрыяла развіццю беларускай тэатральнай справы, якой комуністычная партыя большэвікоў і Совецкі ўрад у штодзённым кіраўніцтве і дапамозе аддаюць шмат увагі і клопату.

Першы Беларускі Дзяржаўны драматычны тэатр з'явіўся пяршынцам рэвалюцыі, пяршынцам совецкай культуры. Гэта фактычна быў першы беларускі прафесіянальны тэатр, якому давялося адыграць вядучую ролю сярод іншых драматычных тэатраў у рэспубліцы.

Існаваўшае ў г. Мінску (1917 — 1920 гг.) Першае Беларускае таварыства драмы і камедыі, або, яшчэ раней, мастацкі калектыв выдатнага беларускага тэатральнага дзеяча Ігната Буйніцкага (1906 — 1914 гг.) былі поўпрафесіянальнымі арга-

нізацыямі, паколькі большая частка іх удзельнікаў выступала ў гэтых тэатрах толькі ў вольны ад сваёй неакторскай прафесіі час.

Заснаваны совецкім урадам і комуністычнай партыяй большэвікоў Беларусі ў сталіцы Беларускай Совецкай Саветылістичнай Рэспублікі горадзе Мінску ў 1920 годзе, Першы Беларускі тэатр пачаў згрупоўваць навокал сябе ўсё лепшае, сапраўды таленавітае, што засталося нам у спадчыну ад мінулага: актораў і рэжысёраў, мастакоў, кампазітараў і драматургаў, якія ўжо выявілі сябе на сцэне поў-прафесіональных тэатраў і аматарскіх гурткоў, існаваўшых на Беларусі, а таксама выяўляць, падбіраць і выхоўваць новыя маладыя сілы для стварэння тэатра дзяржаўнага значэння, якім належала быць Першаму тэатру.

Тэхнічнай базай для тэатра быў прызначан будынак Мінскага гарадскага тэатра (пабудаваны ў 1890 годзе па праекце архітэктара Казлоўскага).

Адкрыццё Першага Беларускага дзяржаўнага драматычнага тэатра адбылося 14 верасня 1920 года, у тыя памятныя дні, калі яшчэ не развеяўся попел ад спаленых адступаўшымі акупантамі будынкаў, а навокал Мінска ў лясах, дзе хаваліся белабандыты, яшчэ грукацелі стрэлы.

У адкрыцці Першага Беларускага тэатра па-брацку прынялі ўдзел Рускі і Яўрэйскі тэатры, якія да гэтага працавалі ў Мінску.


Праграма адкрыцця складалася з інсцэніроўкі аповесці Элізы Ожэшка «Рысь», якую выканала трупа беларускага тэатра, п'есы «Меншин» («Людзі») Шолам-Алейхема ў выкананні Яўрэйскага тэатра «Унзэр вінкл» і «Вяселля» А. Чэхава, якім закончыў вечар Рускі тэатр. Перад пачаткам спектакля агульнымі сіламі ўсіх трох тэатраў быў урачыста выканан «Інтэрнацыянал».

Так адбылося адкрыццё Першага тэатра. Праз два дні пайшла «Паўлінка», камедыя ў 2-х дзеях Янкі Купалы, разам з дывертысментам, у якім прыняў удзел хор тэатра, што выконваў вялікую праграму беларускіх народных спеваў.

Драматургія Янкі Купалы з'яўлася той асновай, на якой пачаў будаваць сваю творчую дзейнасць Першы тэатр. На працягу сезона 1920 — 1921 года ў пастаноўцы тэатра прыйшлі ўсе напісаныя Купалам да таго часу драматычныя творы: «Паўлінка», «Прымакі», «Раскіданае гніздо» і «Ад вечная песня». З іх «Паўлінка» і «Раскіданае гніздо» мелі асаблівы поспех у гледача, бо яны глыбока хвалявалі яго



Мастацкі кіраўнік тэатра—лаурэат Сталінскай прэміі,  
Народны артыст БССР Г. П. ГЛЕБАУ.



свайм зместам, з'яўляючыся творамі высокай паэзіі, хараства і прауды.

У параўнанні з прымітыўнымі пастаноўкамі п'ес Янкі Купалы на сцэне Беларускага Таварыства драмы і камедыі, існаваўшага ў г. Мінску да заснавання Першага тэатра, гэтыя спектаклі значна выраслі ў больш глубокім раскрыці зместу вобразаў і сцэнічнага афармлення паказаў, хоць у іх і былі заняты ў асноўным усе тыя-ж выканаўцы, якія перайшлі з Таварыства ў Першы тэатр, склаўшы яго аснову. Сярод іх: Г. Ю. Грыгоніс, Л. І. Ржэцкая, Е. Э. Міронава, І. Ф. Ждановіч, В. В. Былінскі, Г. П. Злотнікаў, С. М. Станюта, О. Е. Вашкевіч, А. К. Ільінскі, Н. А. Міцкевіч, К. Н. Саннікаў, Т. А. Бандарчык і інш.

У 1921 годзе група маладых актораў тэатра: Ільінскі, Міцкевіч, Саннікаў, Станюта, Вашкевіч, Бандарчык, у ліку іншых таленавітых юнакоў, выехала на вучобу ў г. Москву ў Беларускую Дзяржаўную студыю.

За выключэннем Г. Ю. Грыгоніса, Е. Э. Міронавай і яшчэ некаторых прафесіяналаў сцэны, акторскі калектыв Першага тэатра рос, галоўным чынам, за лік моладзі з аматарскіх турткоў, рабочых клубаў. На змену ад'ехаўшых у Маскоўскую студыю прышлі: Е. С. Рамановіч, Б. В. Платонаў, Э. П. Шапко, В. Н. Полла, В. В. Гаратаў. Сярод гэтай моладзі амаль з першых-жада год вылучыўся і заняў адказнае становішча ў тэатры Барыс Віктаравіч Платонаў.

Сярод стваральнікаў Першага Дзяржаўнага тэатра асобнае месца належыць Владзіміру Нікалаевічу Крыловічу. З імем гэтага выдатнага актора беларускай сцэны звязаны самыя яскравыя старонкі ў гісторыі Першага тэатра на зары яго дзейнасці. У яго вялікім акторскім таленце, як у кроплі крынічнай вады, адлюстроўваліся ўсе асноўныя творчыя якасці, сіла і своеасаблівасць Першага Беларускага тэатра.

Дэбют Крыловіча ў ролі Тумрага ў вядомай украінскай п'есе Старыцкага «Цыганка Аза», якая ў Першым тэатры была пастаўлена ў 1921 годзе пад назваю «Хата за вёскай», прыносіць яму першыя лаўры акторскага поспеху на сцэне Дзяржаўнага тэатра.

Калі драматургія і паэзія Янкі Купалы адкрылі дзвёры Першаму тэатру ў шырокі прасцяг да народнага мастацтва, а акторскі талент В. Н. Крыловіча асвятляў сцэнічны шлях тэатра на працягу першых год яго развіцця і дзейнасці, то накіроўваючая рука першага мастацкага кіраўніка тэатра

Еўсцігнея Афінагенавіча Міровіча цвёрда і ўпэўнена павяла калектыву тэатра па шляху новай сцэнічнай культуры.

Да прызначэння Е. А. Міровіча мастацкім кірауніком Першага тэатра ў 1921 годзе рэжысурай у тэатры зaimаліся вядучыя акторы, скарыстоўваючы ў асноўным усе тыя-ж метады і прыёмы, добра знаёмы ім па работе ў Таварыстве драмы і камедыі, або з вопыту тэатраў дарэволюцыйнай правінцыі. Аднак шпаркі рост калектыва Першага тэатра, роля і задачы, ускладзеныя на яго партыйай і ўрадам, вымагалі адпаведнага мастацкага кірауніцтва, і гэты абавязак прыняў на сябе Е. А. Міровіч.

Дзяякоючы яго ўмеламу кірауніцтву народжаны Каstryчнікам Першы драматычны тэатр стаў на цвёрды шлях прафесіянальнага тэатра дзяржаўнага значэння.

Камедыёграф, чалавек жывога творчага юмару, Е. А. Міровіч здолеў прывіць калектыву сваё вострае адчуванне камедыі, здолеў выхаваць рад бліскучых камедыйных актораў. Наогул камедыі: лірычная, бытавая, нават музычная зaimалі значнае месца ў рэпертуары тэатра першых год. Ставячы задачу выхавання актораў, Першы тэатр уключасць ў рэпертуар, апрача камедый, і п'есы самых рознастайных жанраў і літаратурных напрамакў. На працягу толькі першых трох год мы бачым у рэпертуары тэатра: «На дне» М. Горкага, «Лес шуміць» В. Карапенкі, «Апостал сатаны» Бернарда Шоу, «Baўkі» Рамэн Ралана, «Гімн працы» Андрэенка, сучасную трагедыю «Жрэц Тарквіній» Паліванава і шмат іншых. Аднак асноўная рэпертуарная лінія тэатра ідзе праз стварэнне спектакляў на матэрыяле арыгінальнай беларускай драматургіі. Апрача п'ес Купалы, В. Дуніна-Марцінкевіча, К. Каганца і іншых, тэатр у сумеснай працы з новымі беларускімі драматургамі стварае спектаклі, у якіх вялікае месца займае фальклор — гэтая невычарпальная крыніца народнай мудрасці і паэзіі. Тэатр широка выкарыстоўвае народную мелодыню, песню, танец, звычай, міфалогію, байку, легенду, асабліва ў такіх спектаклях, як «На купалле» (1921 г.), «Вяселле» (1922 г.).

Калі спектакль «Вяселле», цалкам пабудаваны на паказе беларускіх народных звычаяў, звязаных з жанцібаю (заручыны, само вяселле, з яго песнямі, танцамі і г. д.), меў толькі этнографічную цікавасць, то «На купалле», бяспрэчна, мела і пэўную мастацкія якасці. На матэрыяле гэтай п'есы Е. А. Міровіч разам з творчым калектывам тэатра стварылі адзін з

цікавейшых спектакляў, які доўгія годы не зыходзіў са сцэны Першага тэатра, карыстаючыся нязменным поспехам.

Поспех «На купалле», выключная цікавасць гледача да беларускай народнай міфалогіі, песні, танца, звычаяў накіравалі працу тэатра ў гэтым напрамку. Драматург Міровіч абраў сюжэтам для сваёй п'есы «Машэка» легенду з гісторыі заснавання горада Магілева аб страшным асілку Машэку, у якога злы і самаўладны баярын адабраў яго любую дзяўчыну Ганначку.

Хоць у спектаклі «Машэка», паставленым Першым тэатрам у 1922 г., і былі элементы, перанесеныя з «На купалле» (хор русалак і інш.), увесь спектакль выразна ад яго адрозніваўся ў першую чаргу больш глыбокім зместам, драматызмам і шырокім ахопам падзеі.

У гэтым спектаклі актор, яго творчая сіла займаюць першае месца ў парадунні з музыкай, спевамі, танцамі і народнымі гульнямі, якія, хоць і выкарыстоўваліся ў спектаклі, аднак з'яўляліся па сутнасці толькі яскравым прыгожым афармленнем, чароўнай рамкай.

Гаворачы аб гэтым спектаклі, трэба ў першую чаргу скажаць аб Владзіміру Нікалаевічу Крыловічу і аб яго выкананні ролі Машэкі.

Высокі, шырокаплечы, магутны, імклівы, Крыловіч у гэтым вобразе і захапляў і глыбока хваляваў гледача. Выключная стыхійная сіла яго нянявісці да баярна выклікала задаваленне сваім справядлівым гневам. Яго пяшчотнае, празрыстае, як крыштал, і шырае каханне да Ганначкі зачароўвала гледача сваёй самаафярнасцю. Некаторы налёт штампаваных прыёмаў выканання падобных вобразаў і літаратурная няпоўнацэннасць ролі не далі В. Н. Крыловічу магчымасці зрабіць гэтыя вобраз вялікай мастацкай з'явай, аднак яго ўздзеянне на гледача было незвычайным, яго імя стала добра вядома ў народзе, таксама як імя яго героя.

Апрача Крыловіча, вялікім поспехам у гледача карысталіся Л. І. Ржэцкая ў ролі ключаркі, Р. М. Новік, а пазней О. В. Галіна ў ролі Ганначкі і Г. Ю. Грыгоніс у ролі Дораша.

Камедыйны талент Г. Ю. Грыгоніса быў раскрыты ім з выдатным майстэрствам яшчэ ў ролі Данілы ў «На купалле»; Грыгоніс стаў вельмі папулярным акторам Першага тэатра.

Апрача гэтих вялікіх і значных у беларускай драматургіі твораў, у рэпертуары тэатра першых год яго існавання была вялікая колыкасць дробных п'ес нязначнай мастацкай якасці, пошлых фарсаў, накшталт «Нехта ў штацкім», «Падласая

красуня», французскіх меладрам тыпа «К бяздонню» і т. п. Якасць пастаноўкі гэтых п'ес была адэватная іх любоўна-прыгодніцкаму зместу.

Зімовы сезон тэатр, як правіла, праводзіў у Мінску, выјаджаючы летам на гастролі па гарадах і раёнах Беларусі.


У 1923 годзе летам Першы тэатр выехаў у горад Москву для ўдзелу ў мастацкім паказе на Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы. Спектаклі тэатра праходзілі ў Замаскварэцкім тэатры (б. Струйскага), у «Зялёным тэатры», на самой Выстаўцы, у клубе б. Прохараўскай мануфактуры і ў іншых рабочых клубах сталіцы.

Глядач і крытыка вельмі цёпла сустрэлі паказы беларускага тэатра. Карэспандэнты розных цэнтральных газет усхалявана пісалі аб «выключнай жыццерадаснасці, музыкальнасці, маладосці, якім насычаны спектаклі тэатра» («Ізвестыя»). Тэатральныя крытыкі горача аблікоўвалі стыль і напрамак тэатра, перспектывы яго далейшага росту. Нават замежныя карэспандэнты, якіх многа было на Выстаўцы, палічылі неабходным паведаміць свету аб існаванні беларускага тэатра.


Амерыканскія карэспандэнты ў сваіх артыкулах адзначылі выключную ролю Совецкага ўрада ў справе вызвалення народаў былога царскага імперыі. «...І вось, дзякуючы гэтаму, пісалі яны, свет даведаўся цяпер аб існаванні культуры такіх народаў, аб якіх раней мала хто ведаў. Так і беларускі тэатр, які тут на Выстаўцы выступаў, выклікаў да сябе вялікую цікавасць» («Ілюстраваны тэатральны часопіс», Нью-Йорк, 1923 г.).

Але самым хвалюючым для калектыва было выступленне тэатра ў Крэмлі, у крэмлёўскім тэатральным зале, дзе тэатр паказаў поўнасцю два спектаклі: «На купалле» і «Машэку».

На гэтых паказах прысутнічалі члены саюзнага ўрада. Калектыв тэатра атрымаў ад ВЦВК ганаровую грамату. Попспех у Крэмлі, гасціннасць масквічоў напоўнілі работнікаў Беларускага тэатра невыказнай радасцю, шчасцем і шчырай удзялечнасцю. Аднак усе гэтыя выдатныя падзеі не ўскружылі акторам галавы, наадварот, пасля прагляду спектакляў у такіх славутых маскоўскіх тэатрах, як МХАТ, Малы тэатр, Камерны і інш., і знаёмыства з іх выдатнымі майстрамі, — беларускія акторы зразумелі, што яны зрабілі толькі першы крок на складаным шляху да сапраўднага і высокага тэатральнага мастацтва. І сапраўды, пасля прыезду ў Мінск пачынаеца гарачая паласа самай сапраўднай студынай ву-



«Паўлінка» Я. Купала. Сцэна з 2-га акта.



чобы, прычым яна ахопліва паступова ўсіх творчых работнікаў, ад вялікага да малага актора.

Навокал тэатра пачалі групавацца драматургі, мастакі, кампазітары. Гэтае творчае еднанне прыносіла выключную карысць. Яно шпарчэй рухала наперад беларускае тэатральнае мастацтва, спрыяла больш паспяховаму і шпаркаму росту культуры Першага тэатра і яго актораў.

Гэта перш за ўсё праявілася ў пастаноўцы новай п'есы Е. А. Міровіча «Кастусь Каліноўскі», якую падрыхтаваў к пачатку сезона 1923—1924 года сам аўтар і рэжысёр Е. А. Міровіч.

Нацыянальны герой Беларусі, кіраўнік рэвалюцыйнага паўстання сялян у 1863 годзе, Кастусь Каліноўскі захапіў аўтара і тэатр выключнай мэтаймкнёнасцю і бясстрашшам у сваёй дзейнасці. Шчыры патрыёт сваёй радзімы, нястомны змагар за «мужыцкую прауду» Кастусь Каліноўскі ўвасобіў у сабе лепшыя рысы беларускага народа — яго мужнасць, герайзм і няўхільную волю ў барацьбе за свабоду і справядлівасць.

Гэты спектакль быў старанна апрацован рэжысурай і акторамі і з'явіўся першым паказам барацьбы беларускага народа за сваё нацыянальнае і соцыяльнае вызваленне, хоць у спектаклі і былі далушчаны некаторыя палітычныя памылкі ў абмалёўцы рэвалюцыйнага паўстання 1863 года. Недастаткова была акрэслена роля рускага рэвалюцыйнага руху ў кіраўніцтве сялянскім паўстаннем на Беларусі.

У ролі Кастуся Каліноўскага з поспехам выступаў В. Н. Крмловіч, у ролі губернатара генерала Мураўёва — Г. Ю. Грыгоніс, для якога гэтая роля з'явілася зусім новаю па свайму жанру.

Апрача асноўных герояў: Каліноўскага і Мураўёва, у п'есе шмат месца было адведзена паказу розных прадстаўнікоў тагачаснага грамадства. Трэба сказаць, што пасля прыезду з Масквы тэатр значна пашырыў свой акторскі склад за лік актораў з беларускай перыфериі. Так, у гэтым-ж сезоне ў склад трупы былі прыняты О. В. Галіна, Л. А. Ермоліна, В. І. Владамірскі, якому ў далейшым давялося адыграць такую выдатную ролю ў творчым жыцці і грамадской дзейнасці Першага беларускага тэатра.

Як мы ўжо казалі вышэй, падарожжа ў Москву мела выключнае значэнне ў справе ўздыму агульнай культуры тэатра, у сэнсе выхаду яго з вузка-нацыянальных і перыферыйных рамак на шырокі саюзны прасцяг. Знаёмства з леп-

шымі выдатнымі тэатрамі Масквы мела, бяспречна, вялікую карысць, якую цяжка пераацаніць. Аднак фармалістычны эксперыменты некаторых маскоўскіх тэатраў таксама не прайшлі бяследна і для беларускага тэатра, і, калі на пастаноўцы Кастуся Каліноўскага сказаліся дадатныя моманты ўплыву рускага тэатра, што выявілася ў глыбока рэалістычным разуменні і трактоўцы вобразаў п'есы, то ў спектаклі «Мешчанін у шляхеце» Ж. Мальера тэатр аддаў даніну часу і ў пэўнай меры падпаў пад уплыў фармалістычных плыняў.

Пастаноўка «Мешчанін у шляхеце» выразна адрознівалася ад усяго таго, што тэатр рабіў да гэтага часу і не толькі сваім вонкавым выглядам, але і, у першую чаргу, трактоўкай вобразаў, у якой быў выразны адыход ад рэалістычных прынцыпаў у бок нястрымнага гратаўства і штукарства.

Аднак, калі ў «Мешчаніне ў шляхеце» рэжысёр Е. А. Міровіч яшчэ вельмі нясмела пускаўся ў фармалістычнае падарожжа, не ведаючы, як усپрыме яго эксперыменты глядач, і спектакль, асабліва ў выкананні Г. Ю. Грыгонісам і Е. Э. Міронавай асноўных роляў пана і пані Журдэн, быў рэалістычным, то ў наступнай прэм'еры «Чырвоная маска» («Падпальщиці») А. Луначарскага ён, не стрымліваючы сваёй творчай фантазіі, пусціў спектакль у небяспечны рэйд фармалістычнага эксперымента.

Пачынаючы ад афармлення, музыкі і акторскага выканання і канчаючы ўдзелам самога гледача ў спектаклі, для чаго ў некаторых сцэнах акторы незаўажна заходзілі ў зал і пачыналі адтуль падаваць рэплікі на сцэну, усё гэта насіла характар тэатральнага дзівацтва, і гледачу было зусім не да того, каб усپрымаць і слухаць змест п'есы, а хапала толькі часу, каб хоць з большага разобрацца ў tym, што адбываецца ў тэатры.

Глядач не дараваў гэтага «шалёнага эксперымента» тэатру, ён проста аджахнуўся ад спектакля, а крытыка падвяла вынікі і спектакль хутка сымоў са сцэны.

І сам рэжысёр Е. Міровіч і тэатр у цэлым зразумелі, што гэта не шлях тэатра, што такія эксперыменты не толькі не карысны, але нават шкодны для яго творчага развіцця, бо адводзяць Першы тэатр далёка ў бок ад асноўнай, найбольш арганічнай для яго лініі, лініі рэалістычнага па сваёй сутнасці тэатра.

Гарачая дыскусія, якія разгарнуліся ў калектыве тэатра ў сувязі з пастаноўкамі «Мешчаніна ў шляхеце» і «Чыр-

вонай маскі», вызначылі некаторыя новыя лініі ў творчым напрамку тэатра.

Выкарыстоўваючы і творча асэнсоўваючы ўсе навейшыя дасягненні сучаснага тэатра, Першы тэатр пачаў шукаць новае совецкае перш за ёсё ў новым змесце сучаснай совецкай драматургіі і ў яе рэалістычнай трактоўцы на сцэне, а не ў эстэцкай тэатральнай форме.

Улічваючы, што ў Беларусі пакуль што яшчэ не створаны тэатры іншых відаў мастацтва, як опера, аперэта, балет і т. д., — Першы тэатр імкнуўся ў сінтэтычным паказе сполучаць гэтыя жанры.

Такое сполучэнне тэатру ўдалося ў пэўнай меры пра-весці ў спектаклі «Каваль-ваявода» (п'еса-байка Е. Міровіча), у якім элементы сінтэтычнага тэатра знайшлі сваё найбольш выразнае выяўленне.

Другім спектаклем такога-ж напрамку была п'еса «Вір» Е. Рамановіча. У «Віры», таксама багата насычаным музыкай і балетам, аўтар, аднак, узяў канкрэтную гістарычную рэчайснасць на Беларусі ў ХІV стагоддзі, хоць п'еса была напісана ў форме драматызаванай паэмы аб трагічным лёссе старога паганскаага вядуна і яго дачкі Альдоны, якія змагаюцца супроты літоўскіх заваявальнікаў — князя Міndoуга і яго шалёнага сына Войшалка з аднаго боку і епіскапа крыжносцяў, прадстаўніка Лівонскага ордэна, нясучага прымусовыя каталіцызм, з другога.

Выдатнай навіной у гэтым спектаклі быў дэбют запрошанага ў Першы тэатр з рускай перыферыйнай сцэны актора Міхаіла Абрамавіча Зорава, які выступаў у ролі Войшалка.

Не гледзячы на тое, што спектакляў тыпу: «Каваль-ваявода» і «Вір» было ў тых часы (1922—1925 гг.) у рэпертуары Першага тэатра многа, — сінтэтычнага тэатра ў поўным сэнсе гэтага слова ўсё-ж не атрымалася, бо музыка і балет былі часцей за ёсё не арганічнымі і неад'емнымі часткамі спектакля, а дадатковымі кампанентамі. Больш того, тэатр даваў магчымасць такім буйным цэхам, як хор, балет і аркестр, — самастойных пастановак.

Аркестр, якім кіравалі такія вядомыя дырыжоры, як М. А. Купер, В. А. Субашэеў, А. В. Міхайлаў, адзін раз у тыдзень ставіў вялікія сімфанічныя канцэрты, прыцягваючы да ўдзелу ў іх і іншыя музычныя сілы Мінска.

Балет, які стварыў вядомы ў Мінску балетмейстар Констанцін Андрэевіч Алексютовіч, меў самастойныя, цэлыя ба-

летныя вечары, на якіх ставіліся балеты: «Капелія» муз. Дэліба, «Зачараўаны лес» муз. Дрыго, «Фея лялек» муз. Бауэра і інш. (1922—1925 гг.). Хор з вялікай групай высокакваліфікованых салістau давёу сваё развіццё да пастаноўкі оперы Даргамыжскага «Русалка», якая сіламі Першага тэатра была паставлена ў 1927 годзе.

Такім чынам Першы тэатр ператварыўся ў своеасаблівы тэатральны камбінат, у якім знаходзіліся ўсе віды беларускага сцэнічнага мастацтва.

Аднак, калі на першых этапах развіцця беларускай тэатральнай справы гэта было зразумелым і нават неабходным, то з цягам часу і ростам нашай маладой совецкай рэспублікі расло і бурна развівалася беларускае тэатральнае мастацтва, утвараліся новыя тэатральныя ўстановы.

Такім чынам Першаму тэатру не было патрэбы мець пры себе такія буйныя цэхі, як хор і балет, і ён у 1927 годзе быў рэарганізован у Першы Беларускі дзяржаўны акаадэмічны тэатр драмы.


Гэтая рэарганізацыя не ўзнікла раптоўна, неабходнасць у ёй адчувалася даўно, яе фактычна падрыхтаваў рэпертуар тэатра, у якім вядучae месца пачалі займаць п'есы на сучасную совецкую, грамадзянскую тэму.

Сцэнічная інтэрпрэтацыя сучасных п'ес, іх рэалістычнае разуменне не выклікала неабходнасці для іх пастаноўкі абавязковага ўдзелу хора, балета і нават аркестра, а таму паступова знікала і неабходнасць іх існавання ў тэатры.


Совецкая драматургія на першых этапах яе развіцця яшчэ не мела такіх выдатных твораў, як «Бронецягнік» В. Іванова, «Мяцеж» Д. Фурманава, «Любоў Яравая» К. Трэнева, якія з'явіліся крыху пазней. З новых твораў рускай совецкай драматургіі ў Першым тэатры ў перакладзе на беларускую мову, акрамя «Чырвонай маскі» А. Луначарскага, былі паставлены: «Совецкі чорт» Юр'яна і «Месяц злева» В. Біль-Белацаркоўскага, асноўнае-ж месца ў рэпертуары Першага тэатра занялі сучасныя п'есы беларускіх драматургаў і ў першую чаргу новыя п'есы Е. Міровіча: «Кар'ера таварыша Брызгаліна» (1926 г.), «Перамога» (1927 г.).


Асэнсоўванне новых з'яў і працэсаў жыцця і асабліва тых вялікіх зрухаў, якія адбыліся ў сувязі з рэвалюцыяй у грамадскасці і псіхалогіі паасобных людзей, стала неадменнай справай нашай драматургіі і тэатра. Гэтая праца захапляла мастакоў і адкрывала перад імі новыя нязведенныя кругавіды. Зразумела, што ў такой складанай справе непазбежны былі

5a 157030



Народны артыст БССР Е. А. МИРОВІЧ.





рознага роду памылкі, якія ў пераважнай большасці ішлі ад недастатковага валодання марксісцка-ленінскім светапоглядам. Праўда, у калектыве тэатра, побач з вывучэннем мастацкіх дысцыплін, ішла сістэматычная палітычна вучоба. Тэатр адчуваў сваё грамадскае і палітычнае прызначэнне быць правадніком марксісцка-ленінскіх ідэй у шырокія масы гледача. Рэпертуар тэатра будаваўся такім чынам, каб сучасная совецкая тэма займала ў ім асноўнае, вядучае месца побач з класікай, якая заўсёды займала адпаведнае месца ў рэпертуары.

У пастаноўцы класічных твораў на сцэне Першага тэатра вялікую культурную ролю адыграў запрошаны ў 1925 г. у тэатр вядомы рускі рэжысёр акадэмік Нікалай Александравіч Папоў. За тры гады працы ў Першым тэатры ён паставіў рад класічных твораў і ў тым ліку «Жорж Дандэн» Мальера, «Вясковы суддзя» Кальдерона, «Эльгу» Гауптмана, «Зялёны какаду» Шніцлера і інш.

Гэтая спектаклі не мелі, праўда, вялікага поспеху ў гледача з прычыны некалькі сухой акадэмічнай манеры іх пастаноўкі на сцэне, аднак работа над імі прынесла вялікую карысць акторам у сэнсе багатага тэарэтычнага аналіза, які заўсёды рабіў Н. А. Папоў, дасканала раскрываючы змест твораў і стыль эпохі, у якой адбываецца дзея.

Наогул сувязь з рускім тэатрам і драматургій з'яўлялася той практычнай творчай дапамогай, якую рускае мастацтва па-брацку аказвала Першаму тэатру.

Вялікую ролю ў вызначэнні ідэйна-творчага напрамку тэатра адыграла партыйная нарада па пытаннях тэатра пры агітпропе ЦК ВКП(б), якая адбылася ў Маскве ў маі месяцы 1927 года.

Рэзалюцыя і матэрыялы нарады, апублікаваныя ў друку, з'явіліся той вычарпальнай праграмай, якая ясна ставіла новыя задачы для далейшай дзейнасці совецкага тэатра.

Кіруючыся гэтымі партыйнымі ўказаннямі, Першы тэатр пачаў больш актыўную працу з беларускімі пісьменнікамі над стварэннем свайго сучаснага рэпертуара, што неўзабаве дало свае станоўчыя вынікі.

Набліжалася выдатная для ўсёй совецкай краіны дата дзесяцігоддзя. Вялікай Каstryчніцкай соцыялістычнай рэвалюцыі. З вялікімі палітычнымі і эканамічнымі дасягненнямі падыходзіла совецкая дзяржава да гэтага свята. Вялікая эпоха рэканструкцыі народнай гаспадаркі, індустрыйлізацыі краіны, калектывізацыі сельскай гаспадаркі і поўная лікві-

дацыя рэштак буржуазных класаў у краіне ставіла перад маствацтвам новыя, больш складаныя задачы.

Рыхтуючыся да святкавання дзесяцігоддзя Кастрычніка, тэатр распачаў работу над пастаноўкай вядомай рускай п'есы Д. Фурманава і Паліванава «Мяцеж», у якой былі паказаны герайчныя малюнкі барацьбы Чырвонай Арміі з контэрреволюцыяй.

Спектакль вышаў у дні святкавання і меў выключны поспех у гледачоў дзякуючы праўдзіваму падзеі і герояў грамадзянскай вайны. Найбольшую каштоўнасць у ім мелі дакладна распрацаваныя вобразы, насычаныя імклівым акторскім тэмпераментам і сапраўдным рэволюцыйным пафасам, асабліва вобразы: Шэгабудзінава ў выкананні В. Н. Крыловіча, Фурманава — М. А. Зорава, Заіры Л. І. Ржэцкай.

У яркім акторскім выкананні перад гледачом прыйшлі: Чэвусаў — В. І. Владамірскі, Ярыськін — Б. В. Платонаў.

Шмат рэжысёрскай стараннасці было ўкладзена Е. А. Міровічам у распрацоўку масавых сцэн, якія ў гэтым спектаклі мелі выключнае значэнне.

Наступнай капітальнай пастаноўкай тэатра была новая п'еса Е. Міровіча «Запяюць верацёны», якая, як і паставленая раней (1926 г.) «Перамога», была прысвечана аднаўленню народнай гаспадаркі і будаўніцтву новай соцыялістычнай прамысловасці.

Выдатнай падзеяй у жыцці тэатра была пастаноўка ў 1928 годзе вядомай п'есы В. Іванова «Бронецягнік». Пасля «Мяцежа» гэта была першая п'еса на сучасную тэму, у якой якасць літаратурнага матэрыяла, мовы, харектараў і высокая ідэйнасць твору так захапілі калектыв. Адчуваючы складанасць работы над такою п'есай, Першы тэатр запрасіў для яе пастаноўкі рэжысёра Маскоўскага тэатра МОСПС Александра Барысавіча Вінера і мастака таго-ж тэатра Б. В. Волкова. Трэба сказаць, што, апрача М. А. Папова, які зрабіў у Першым тэатры некалькі пастановак, усю рэжысёрскую работу вёў Е. А. Міровіч. Нязменным мастаком, афармляўшым амаль усе пастаноўкі Міровіча, быў Оскар Пятровіч Марыкс.

А. Б. Вінер прыехаў у Мінск разам з маладым рэжысёрам Александрам Барысавічам Смеяnavым, які дапамагаў яму ў пастаноўцы «Бронецягніка» і пасля застаўся на паставянную работу ў Першым тэатры.

Пастаноўка «Бронецягніка» ў Першым тэатры выклікала

вялікую дыскусію на старонках мінскіх газет. Гэта фактычна была вылазка нацыянал-дэмакратычных элементаў, выпад супроць цвёрда ўзятага тэатрам курса на пастаноўку на беларускай сцэне лепшых п'ес рускай совецкай драматургії.

Тэатральна дыскусія 1928—29 г. з усёй вастрынёй укрыла антысовецкую сутнасць некаторых тэатральных крытыкаў і іх прыхільнікаў сярод часткі работнікаў тэатра. ЦК КП(б)Б у сваіх рашэннях па гэтай дыскусіі даў рашучы адпіор антысовецкім выступленням і падтрымаў рэпертуарную лінію тэатра.

Рабочы глядач, совецкая інтэлігенцыя ўсё больш і больш набліжаліся да тэатра, амаль поўнасцю запаўняючы яго аўдыторыю. Гэта быў перыяд кульпаходаў, якія шырока практиковаліся профсаюзнымі арганізацыямі. Гэты глядач па-сапраўднаму палюбіў тэатр, бурна рэагуючы на яго поспех і няўдачу. Спектаклі заўсёды шырока абмяркоўваліся ў заводскіх клубах тых прадпрыемстваў, якія арганізоўвалі мэставыя паходы ў тэатр. Гэты глядач настойліва выстаўляў свае патрабаванні, і тэатр па меры магчымасці ішоў насустрach ім.

Рост совецкай драматургіі, яе роля і месца ў рэпертуары ставілі перад тэатрам больш складаныя задачы ў сэнсе больш глыбокай і дасканалай інтэрпрэтацыі сучасных п'ес на сцэне.

Адсюль усё часцей і часцей перад творчымі калектывамі сцэны ўзнікалі праблемы метада пастаноўкі совецкіх п'ес і наогул творчага метада тэатра.

Той прымітывізм, які быў характэрным для пастаноўкі нескладаных совецкіх п'ес на першых этапах развіцця совецкай драматургіі, не мог быць цярпімым у рабоце над складанымі і літаратурна больш дасканала апрацаванымі новымі творамі. Аднак агульна прызнаным і арганічным для Першага тэатра было рэалістычнае разуменне і інтэрпрэтацыя драматургічнага твору. Праўда жыцця, ідэйная мэтанакіраванасць, тыповая з'ява ў тыповых абставінах — вось аснова асноў у творчай працы тэатра.

Але гэтага яшчэ было мала для поўнага творчага задавалення. У спектаклях «Мяцеж», «Бронецягнік» тэатр імкнуўся рамантычна прыўзняць, апаетызаваць нават звычайныя з'явы жыцця. У спектаклях «Мост» (1929 г.), «Гута» (1930 г.) тэатр імкнуўся раскрыць глыбіню псіхалогіі новага часу і людзей, яго творачых.

П'еса «Мост», напісаная Е. Рамановічам па свежых уражаннях шахцінскага працэса і пад уплывам тых вялікіх зру-

хаў, якія адбыліся сярод старой інтэлігэнцыі, сярод буйных спецыялістаў, якіх совецкая дзяржава заклікала да ўдзелу ў соцыялістычным будаўніцтве, — расказвала аб пабудове велічэзнага моста, які меў выключнае эканамічнае, а ў выпадку вайны і стратэгічнае значэнне.


П'еса «Мост» была першай сучаснай беларускай п'есай, якая вышла на ўсесаюзнную сцэну. Яна была перакладзена і надрукавана на рускай і украінскай мовах і паставлена ў радзе тэатраў Саюза, у тым ліку ў Кіеўскім Рабочым тэатры. У Першым тэатры яна вытрымала звыш двухсот паказаў. Юбілей двухсотага паказа адбыўся ў г. Мінску ў 1935 г.

У далейшых наших нататках аб тэатры будуць часта сустракацца прозвішчы Г. П. Глебава, С. С. Бірыла, Л. Г. Рахленка. У розны час прышлі яны ў Першы тэатр, розная ў кожнага з іх творчая біяграфія, але ўсіх іх аб'едноўвае тое, што ў Першым тэатры яны атрымалі сваё акторскае прызнанне і змаглі па-сапраўднаму раскрыцца і вырасці, заняўшы ў ім вядучае становішча.


У 1929 годзе ў Гомелі адбылася прэм'ера п'есы Д. Курдзіна «Міжбур'е». Гэта была першая п'еса аб Чырвонай Арміі ў яе мірных становішчах, напісаная да таго-ж самім ваеннамаршалам. У ёй апавядалася аб тым, як былы герой грамадзянскай вайны, камандзір эскадрана Дыбаў, пераадольваючы цяжкасці рэканструкцыі арміі яе вучобы ў мірны час, рыхтуеца да новых непазбежных войнаў. Дыбаў не задаволены строгасцямі дысцыпліны і новага парадку ў арміі, ён яшчэ не астую ад баявой рамантыкі грамадзянской вайны, дзе яму давялося быць камандзірам эскадрана і самастойна вырашаць аператыўныя задачы, а зараз ён толькі камандзір узвода і яго таварыши абганяюць яго на ваенных пасадах. Ён нават пакідае армію і пераходзіць на грамадзянскае будаўніцтва. Аднак, як толькі небяспека варожага нападу ўзнікла над радзімай, ён адразу-ж вяртаецца ў армію і мяняе свой малярскі пэндзаль на шаблю.

Ролю Дыбава выконваў В. І. Владамірскі, які з уласцівай яму вастрынёю і маляўнічасцю вонкавага рысунка спалучыў глыбока пранікнёнае раскрыцце неспакойнай душы Дыбава. Трэба сказаць, што гэта была адна з выдатных работ В. І. Владамірскага і яна мела выключны поспех у гледача. У ролі Елены выступала Л. І. Ржэцкая, якая стварыла не забыўны вобраз «баявой падругі», жонкі камандзіра палка.

У спектаклі было многа яскравых сцэн, паказваючых жыццё і быт Чырвонай Арміі, яе баявую гатоўнасць. Побач



— «Паўліка» Я. Купалы. Р. Н. Кащэльнікава ў ролі Паўлікі і В. Н. Польла ў ролі Агаты.



з гэтым рад аўтарскіх трактовак і становішчаў аспрэчваўся крытыкамі, асабліва ваеннымі.

У 1930 годзе была паставлена п'еса рабочага шклодува Р. Кобеца — «Гута». Гэта быў перыяд закліка ўдарнікаў у літаратуру і мастацтва. Тэатр, у прыватнасці пастаноўшчык «Гуты» Е. А. Міровіч, дапамог маладому драматургу ў літаратурнай апрацоўцы яго твора. Драматургічны і сцэнічны вопыт Міровіча і непасрэднае і праудзівае адчуванне свайго рабочага асяроддзя Р. Кобецам далі ў выніку іх плённага творчага супрацоўніцтва добры твор. П'еса і спектакль атрымалі прызнанне на Усесаюзной алімпіядзе мастацтваў у Маскве ў 1930 годзе, у якой Першы тэатр прыняў удзел, выступіўшы з двумя сваімі апошнімі прэм'ерамі — «Міжбур'ем» і «Гутаю».

Гэта быў выдатны дзень у жыцці Першага тэатра. У зале МХАТ ІІ у дзень паказу «Гуты» сабраліся прадстаўнікі шматнацыянальных тэатраў Савецкага Саюза, якія прымалі ўдзел у алімпіядзе, рэжысёры, акторы, крытыкі і тэатразнаўцы Масквы, Ленінграда, Украіны, Грузіі, Арменіі, Узбекістана і шмат іншых.

Маскоўская крытыка ў друку і на шырокіх абмеркаваннях высока ацаніла мастацкую праўду спектакля «Гута», яго соцыйялістычны реалізм.

Асноўнай якасцю спектакля крытыка лічыла яго ясную ідэйна-палітычную накіраванасць, маналітнасць і адзінства акторскага ансамбля. «Гута» ўяўлялася як «добра зрэпетыраваны «індустрыйны» аркестр, дзе кожны актор — «інструмент» мае і сваю сольную партыю». Апрача В. Н. Крыловіча, добрую ацэнку атрымалі выкананыя роліяў: Цыганка — В. І. Владамірскі, Шунейкі — Б. В. Платонаў, старых майстроў: Хадыкі — Г. Ю. Грыгоніс, Скрылёва — М. А. Зораў, Кругляша — Э. П. Шапко, дырэктара завода Андрэева — Л. Г. Рахленка.

У пастаноўцы «Гуты» Е. А. Міровіч скарыстаў і развіў тыя-ж прынцыпы, якія так удала былі знайдзены ім у пастаноўцы «Моста». Паглыбляючы псхілагічную распрацоўку вобразаў, ён у паказе вытворчых працэсаў і рабочай масы дабіваецца графічнай выразнасці мізансцэн і эстэтычнага адбору тыповых дэталяў, якія найбольш яскрава характарызуюць сутнасць п'есы. Аднак у гэтых спектаклях было шмат натуралістычнага, шмат бытавых падрабязнасцей, якія замечвалі асноўную, дзейную лінію п'ес і спектакляў.

Аб рабоце тэатра ў цэлым шмат пісалі маскоўскія і мінскія газеты і часопісы, артыкулы ў якіх выходзілі пад загалоўкамі «Театр, ідущий в авангарде» («Рабочий и искусство» № 37/45, 5.VII.1930 г., Москва), «Громадны успех Белгостеатра» (газ. «Рабочий» 6.VII.1930 г., Минск) і т. п.

Журы алімпіяды ў сваім водзыве, адзначыўшы высокую мастацкую культуру тэатра і падкрэсліўшы істотныя недахопы ў яго рабоце, канстатавала, што «Першы Беларускі дзяржаўны тэатр з'яўляецца ясным доказам бурнага росту беларускай нацыянальнай культуры, якая здолела толькі пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі атрымаць магчымасць развіцця і бяспрэчна стымулюе рост нацыянальнай свядомасці беларускага народа за межамі СССР».

Поспех на алімпіядзе не быў выпадковасцю, ён з'явіўся вынікам паслядоўна і настойліва праводзімай тэатрам паглыбленай работы над совецкай тэматыкай і яе праўдзівым рэалістычным здзейсненнем на сцене.

Дзякуючы ўважлівай і чулай рабоце з беларускімі драматургамі Першы тэатр здолеў узбагаціць свой рэпертуар новымі арыгінальнымі п'есамі, трактуючымі актуальныя праўлемы сучаснасці, а таму асабліва блізкімі і хвалюючымі сөвецкага гледача.

Няспынная вучоба ў рускага тэатра, пры настойлівых пошуках свайго нацыянальнага стылю і сродкаў сцэнічнай выразнасці, дапамаглі шпаркаму росту культуры тэатра, зрабіўшы яго своеасаблівым і непаўторным з'яўшчам мастацтва.

Пасля алімпіяды Першы тэатр правёў вялікае гастрольнае падарожжа па буйнейшых гарадах Беларусі з творчай справаўдзачай аб сваім удзеле ва Усесаюзнай алімпіядзе мастацтваў. У часе пераезду з Віцебска ў Гомель тэатр быў выклікан для ўдзелу ў «Тыдні беларускай культуры» ў г. Маскве, арганізаваным у студзені 1931 г. Усесаюзной Комуністычнай Акадэміяй.

Побач з іншымі прадстаўнікамі беларускай сцэнічнай культуры, пераважна музычнымі, вакальнymi і хорэаграфічными беларускімі ансамблямі, Першы тэатр у знаёмым ужо яму памяшканні МХАТ-2 і Тэатра рэвалюцыі паказаў спектакль «Гуту» і новую, выпушчаную ў Віцебску прэм'еру— п'есу Е. Яноўскага «Ярасць», прысвечаную барацьбе за калектывізацыю вёскі.

Вярнуўшыся з Масквы ў г. Гомель, Першы тэатр у канцы сезона, у вельмі ўрачыстай абстаноўцы, адсвяткаў свой дзесцігадовы юбілей.

Цэнтральны Выкананій Камітэт і Совет Народных Камісарай БССР узнагародзіл Першы Беларускі дзяржаўны драматычны тэатр ганаровымі граматамі.

Владзіміру Нікалаевічу Крыловічу было прысвоена званне заслужанага артыста БССР. Ён быў першым беларускім актёрам, якому было прысвоена гэтае ганаровае званне.

Поспех на Усесаюзнай алімпіядзе мастацтваў у Маскве адкрыў дзвёры перад беларускім тэатрам і ў іншыя саюзныя рэспублікі. Летам 1931 года тэатр выязджае ў вялікае гастрольнае падарожжа па Совецкай Украіне. Тэатр наведаў гг. Харкаў і Кіеў, дзе быў вельмі цёпла сустэрты гледачом.

У 1932 годзе ў Першы тэатр быў запрошан рэжысёр Л. М. Літвінаў.

На долю Л. М. Літвінава з самага пачатку яго работы ў Першым тэатры выпала вельмі складаная задача здзейсніць пастаноўку п'есы Кузьмы Чорнага — «Бацькаўшчына».

Тэма «Бацькаўшчыны», змястоўныя вобразы, якія дзейнічалі ў ёй, сакавітая беларуская народная мова, якой яна напісана, — усё гэта захапіла тэатр. Пачалася дружная сумесная работа над пастаноўкай.

Асноўнай вартасцю спектакля «Бацькаўшчына», які меў выключны поспех у гледача, былі акторы, глыбока адчуўшыя і распрацаваўшыя багатыя вобразы п'есы Кузьмы Чорнага, і ў першую чаргу В. І. Владамірскі, які стварыў незабыўны манументальны вобраз Леапольда Гушкі. Гэты, нібы высечаны з граніту, чалавек зямлі, з цяжкою, але ўпартай хадою, з павольнымі рухамі і з агністай душой, абагульняў у сабе стыхійную сілу сялянства, якое большэвіцкая партыя накіравала па адзінаму шляху да соцыялістычнага жыцця.

У гэтым спектаклі па-сапрэднаму раскрылася і выключнае акторскае дараванне Г. П. Глебава і І. Ф. Ждановіч.

Г. П. Глебаў у выкананні Паўла Няміры здзвівіў усіх не толькі тонкім псіхалагічным адчуваннем вобраза, але і не-звычайнай сілай акторскага тэмперамента. Гэты хітры і сквазны селянін, хцівец, для якога яго асабістасе жыццё і добраўбыт вышэй за ўсё на свеце, які за кавалак зямлі, уласнай зямлі, у якой ён бачыць адзіны верны шлях да абагачэння, перагрызе любому горла, пойдзе нават на злачынства, — у выкананні таленавітага актора Павел Няміра вырас у яскравую, багатую акторскімі фарбамі, фігуру.

Ірина Ждановіч выконвала ролю дачкі Гушкі — Марылькі. У гэтай, невысокага росту, кволай актрысе ніхто і не пада- зраваў такої сілы драматызма і пранікнёнасці ў сутнасць вобраза. У Марыльцы глядач бачыў і адчуваў цяжкі лёс беларускай дзяўчыны, якую, аднак, не могуць зламаць ні цяжкія выпрабаванні асабістага гора, ні цяжкар гістарычных падзеяў. Яна мужна і да канца змагаецца за сваю праўду і права на незалежнае і вольнае жыццё, за сваю чалавечую годнасць.

Глебаў і Ждановіч да пастаноўкі «Бацькаўшчыны» з'яўля- ліся яшчэ акторамі, сцэнічны волыт якіх абмяжоўваўся ро- лямі другога і трэцяга плана. Праўда, выкананне ролі Муркі ў спектаклі «Лінія агню» Н. Нікіціна, паставленым Е. Мірові- чам у 1931 годзе, вылучыла Ждановіч на вядучае становішча ў калектыве.


Паступова рос і развіваўся акторскі талент Глебава, які пачаў сваю работу ў Першым тэатры з невялічкіх роляў і на- ват з супрацоўніцтва ў балеце. У ролі Паўла Няміры глядач упершыню ўбачыў, якой сілай акторскага тэмперамента і сцэнічнага майстэрства валодае Глебаў.

Глыбокае адчуванне праўды жыцця і рэалізм самога твора падпрадкавалі сабе выхаванага на іншых мастацкіх традыцыях рэжысёра Л. М. Літвіна.


Ні герайчнае, ні рамантычнае ніколі не было чужким для Першага тэатра; варта толькі прыгадаць такія яго пастаноўкі, як «Машэка», «Кастусь Каліноўскі», «Мяцеж», «Броне- цягнік» і шмат іншых. Аднак Першы тэатр заўсёды лічыў, што герайчнае і рамантычнае ўваходзіць ва ўсеабагульняючае разуменне соцыйлістычнага рэалізма і што вылучэнне аднаго якога-небудзь стылістычнага напрамку непазбежна прывя- дзе да звужэння творчых шляхоў тэатра.

Гэта фактычна і атрымалася ў спектаклі «Жакерыя». Пад- падкаваны нястрымнай фантазіі рэжысёра і вонкаваму тэатралізаванаму выяўлению пачуццяў дзеючых асоб, спек- такль гэты па-сапраўднаму не ўсіхваляваў гледача; ён з'явіўся толькі эстэтычна, праўда, вельмі багатым, але халодным ві- довішчам. Да таго-ж ён быў праз меру перагружаны ўсяля- кімі інтэрмедыямі, якія самі па сабе былі досьць цікавымі і эфектнымі, але-ж яны ўвеселі час адводзілі ўвагу гледача ад асноўнага, ад зместу п'есы—барацьбы паўстаўшых француз- скіх сялян з сваімі феадаламі.

Спектакль гэты, на які было затрачана многа рэжысёр- скай і акторскай працы і тэхнічных сродкаў, усё-ж не апраў- даў сябе. Ён выклікаў надзвычай гарачую дыскусію ў тэатры.



«Жыць» кітчада В. Біл-Беладаркоўскага. В. Н. Крылович у ролі Чадава.



Акторы адчулі, што гэта не той шлях, па якому трэба ісці Першаму тэатру, хоць у самім спектаклі і было шмат мастацкі каштоўнага, што прынесла пэўную карысць агульной паста-новачай культуры тэатра.

Рост беларускай драматургіі, рэалістычная распрацоўка аўтарамі з'яўлі працэсаў сучаснага жыцця паказвалі тэатру шляхі да сапраўднага глубокага хвалючага, праудзівага адлюстравання яго на сцэне.

У 1934 годзе тэатр пачаў работу над першай п'есай вы-  
датнага беларускага байкапісца Кандрата Крапівы «Канец  
дружбы», якая адгукалася на вельмі актуальную ў той час  
тэму аб класавай барацьбе ў горадзе і на вёсцы, аб скажэнні  
лініі партыі ў пытаннях землеўпарацавання і хлебана-  
ровак.

Крапіва ў гэтай п'есе захапіў творчы калектыв тэатра не  
толькі глубокай псіхалагічнай распрацоўкай цікавых і арыгі-  
нальных характараў, сакавітай народнай мовай, але і вострай  
сатырычнай абрываўкай раду персанажаў.

Спектакль быў паставлен Л. М. Літвінавым сумесна з рэ-  
жысёрам Л. Г. Рахленка.

Распрацаваны ў прывычнай для Першага тэатра рэалі-  
стычнай манеры, ён, дзякуючы сваёй псіхалагічнай глубіні і  
палітычнай актуальнасці, быў вельмі добра сустрэты гле-  
дачом.

Наогул трэба сказаць, што там, дзе Л. Літвінаў у сваіх  
творчых намаганнях набліжаўся да рэалістычных традыцый  
калектыва Першага тэатра, яго нязменна сустракаў поспех.

Такімі творчымі ўдачамі, бяспрэчна, быў наступныя яго  
пастаноўкі: «Велікадушша»—п'еса аб Парыжскай комуне  
В. Галаўчынера і п'еса «Капітанская дачка», напісаная Е. Ра-  
мановічам паводле аповесці А. Пушкіна той-жэ назывы і гісторычных  
матэрыялаў, звязаных з дзеянасцю Емельяна Пуга-  
чова. Спектакль гэты быў паставлен у 1937 годзе ў дзень  
сotай гадавіны з дня смерці вялікага рускага паэта  
А. С. Пушкіна.

Калі ў «Капітанской дачцы» глядзяч бачыў асветленыя  
пушкінскім геніем старонкі стыхійнай сялянскай рэволюцыі  
XVIII стагоддзя, то ў «Апошніх» М. Горкага перад ім ня-  
ўхільна ўвесь час стаяла грозная здань набліжаючайся про-  
летарскай рэволюцыі ў Расіі. Іменна няўхільная, як лёс, злань  
адплаты вісіць над сям'ёй Каламійцевых у п'есе «Апошнія».

Горкаўская драматургія ў п'есе «Апошнія» адкрыла перад  
акторамі Першага тэатра такія незвычайнія глубіні мыслі і



пісіхалогій, з якімі да гэтага часу ім яшчэ не даводзілася супстракацца. Спектакль рос не толькі на рэпетыцыях, але і пасля прэм'еры, якая адбылася ў горадзе Мінску ў 1937 годзе. Паставіў «Апошнія» М. А. Зораў, аформіў мастак Д. І. Власюк. Гэты спектакль з'явіўся не толькі вялікай падзеяй у жыцці тэатра, але і дзякуючы высокай культуры яго пастаноўкі і моцнаму акторскаму ансамблю стаў на доўгія годы здабыткам усяго беларускага мастацтва.

Калі ў спектаклях «Апошнія» і «Капітанская дачка» тэатр авалодаў багаццямі рускай класічнай драматургіі, то ў п'есах сучасных рускіх совецкіх драматургаў ён шукаў адказу на заўжды, і ў першую чаргу, хвалюючыя яго тэмы сучаснасці.

Такой п'есай, прынёсшай тэатру пэўнае творчае задаваленне, з'явілася пастаўленая Л. Г. Рахленка п'еса В. Біль-Беларускага «Жыццё кліча». Вобраз старога прафесара Чадава, які марыць асяпліць Сібір, знайшоў у В. Н. Крыловічу выканаўца, аб якім з поўнай адказнасцю можна сказаць, што ён сваім акторскім талентам падняў гэты вобраз на вялікую мастацкую вышыню. Роля Чадава, на вялікі жаль, з'явілася апошній «лебядзінай песняй» гэтага выдатнага актора беларускай сцэны.

Владзімір Нікалаевіч Крыловіч пасля непрацяглай, але цяжкай хваробы памёр увесень 1937 года і быў пахаваны на мінскіх ваенных могілках.

У асобе В. Н. Крыловіча Першы тэатр страціў не толькі свайго лепшага найбольш буйнага і таленавітага майстра, але і выдатнага грамадскага дзеяча. В. Н. Крыловіч быў членам Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта БССР.

Побач з пастаноўкай рускіх сучасных і класічных п'ес Першы тэатр асноўную сваю задачу бачыў у стварэнні нацыянальнага рэпертуара, у распрацоўцы беларускай тэмы, у пошуках свайго нацыянальнага стыля і сродкаў сцэнічнай выразнасці.

У плане гэтых пошукаў вялікае значэнне меў спектакль «Салавей». Першы тэатр прапанаваў выдатнаму беларускому празаіку З. Бядулі апрацаваць для сцэны яго аповесць «Салавей».

У сцэнічным варыянце аўтару ўдалося досьць цікава і арыгінальна раскрыць тэму аб беларускім народзе, яго лірычнасці і непакорным духу, які не даўмагчымасці ні польскім панам, ні царскім сатрапам зламаць яго волю і спрадвечную барацьбу за сваю соцыяльную і нацыянальную свабоду.

Спектакль «Салавей» вельмі добра ўспрыняўся гледачом як праўдзівае, паэтычнае, глыбока хвалюючае апавяданне аб цяжкай долі беларускага прыгоннага сялянства.

Калі ў «Салаўі» гледач бачыў стыхійнае паўстанне сялян супроць сваіх паноў, прыблізна канца XVIII, пачатку XIX стагоддзя, то ў новай п'есе драматурга Кандрата Крапівы «Партызаны», паставленай Л. Г. Рахленка ў Першым тэатры ў 1937 годзе, ён пераносіўся ў нядаўнія палымніны дні грамадзянскай вайны і партызанскай барацьбы беларускага народа супроць белапольскіх акупантаў. У п'есе «Партызаны», якая заканчваецца перамогай Чырвонай Арміі і беларускіх партызан над акупантамі, паказана арганізуючая і кіруючая роля комуністычнай партыі ў асобе большэвіцкага камісара Скібы. Галоўная дзеючая сіла п'есы «Партызаны» — беларускі народ, яго мужнія прадстаўнікі: бясстрашны кіраўнік партызанскага руху Даніла Дрыль, асцярожны і ўдумлівы Халімон, вясёлы гарманіст і забіяка Батура і, нарэшце, мудры, хітры і астраумны дзед Бадыль са сваёй дачкой Настуляй. З другога боку, у п'есе былі прадстаўлены і выгнаныя рэволюцыяй з сваіх маёнткаў і вярнуўшыся разам з акупантамі паны: маці і сын Ендрыхоўскія, шляхціч Шмігельскі і вясковы кулак Маргун разам са сваёй прыгожай дачкой Кацярынай, у якую закаханы бядняк Рыгор.

Перад гледачом узнякалі праўдзівія герайчныя сцэны партызанскага руху ў перыяд вызвалення Беларусі ад белапольскай акупациі.

Не гледзячы на шырока разгорнутае аўтарам драматычнае пано і мноства дзеючых асоб, большасць з іх мела выразныя тыповыя рысы харектару і сакавітую народную мову, што адкрыла перад акторамі мажлівасць стварыць яркія і пераканаўчыя сцэнічныя вобразы.

Асаблівым поспехам у гэтым спектаклі карыстаўся дзед Бадыль у выкананні актора А. А. Бараноўскага. Для сцэнічнага ўвасаблення дзеда Бадыля Бараноўскі знайшоў мяккія душэўныя інтанацыі і мастацкую прастату і непасрэднасць. Дзед Бадыль стаў любімым вобразам гледача і кожным сваім выхадам, паводзінамі і дасціпнымі рэплікамі выклікаў нязменнае захапленне і бурныя авацы ў зале.

Спектакль гэты, паставлены ў плане народна-герайчнай драмы, меў выключны поспех у гледача і доўга трymаўся ў рэпертуары, будучы паказаным не толькі ў Мінску, але і ў іншых гарадах Беларусі і Совецкага Саюза. Асаблівую ролю ён адыграў у часе выезду Першага тэатра ў вызвалены ад

белапольскіх акупантаў у 1939 годзе горад Беласток на мас-  
тацкае абслугоўванне Народнага Сабрання Заходній Бела-  
русі, прысвеченага з'еднанню беларускага народа ў адзіную  
совецкую дзяржаву.

Палітычнай актуальнасцю тэмы і жывым і хуткім вод-  
гукам тэатра на падзеі сучаснасці былі такія пастаноўкі яго,  
як «Падзь сярэбаная» Н. Пагодзіна і «Генеральны консул»  
Л. Шэйніна і бр. Тур.

Мастацкі правільному адлюстраванню сучаснага жыцця на  
сцэне калектыву Першага тэатра заўсёды дапамагала тое,  
што ён ніколі не замыкаўся ў рамкі вузка-прафесіянальнай  
дзейнасці, а заўсёды лічыў грамадскую работу сваёй неад-  
емнай справай. Блізкая сувязь са сваім гледачом на прад-  
прыемствах горада і ў калгасах рэспублікі, куды Першы  
тэатр неаднаразова выязджаў са спецыяльна падрыхтаванай  
програмай і нават з цэлымі спектаклямі, вельмі дапамагала  
акторам у разуменні з'яў і працэсаў жыцця.

Першы тэатр за гады свайго існавання не раз наведваў  
у гастрольных падарожжах такія буйныя прамысловыя  
цэнтры БССР, як Гомель, Віцебск, Магілёў, Бабруйск, гарады  
Полацк, Оршу, Мозыр, Рагачоў, раённыя цэнтры Клімавічы,  
Горкі, Ветрына, Рэчыцу, Добруш, Слуцк, Жлобін, Асінавічы,  
Дзержынск і рад іншых, а ў часе вясенне-палявых і ўборач-  
ных кампаній і калгасы і соўгасы Мінскага, Віцебскага і Го-  
мельскага раёнаў.

Палітычная актыўнасць калектыва Першага тэатра асаб-  
ліва яскрава выявілася ў перыяд мастацкага абслугоўвання  
гледача ў часе выбараў у Вярхоўныя Советы СССР і БССР


Яшчэ задоўга да выбараў перад пачаткам кожнага спек-  
такля ў спецыяльна напісаных і пастаўленых араторыях і  
інтэрмедыях са сцэны тэатра ў мастацкай форме пропаган-  
даваліся палітычныя задачы выбарчых кампаній.

У гэтай пачэснай рабоце, у якой трэба было праявіць  
многа мастацкай вынаходлівасці і такта, каб перакласці палі-  
тычныя лозунгі на мову мастацтва, вызначаліся як рэжысёры,  
кампозітары і мастакі, так і акторы тэатра, вядучыя майстры  
і асабліва моладзь, якой, трэба сказаць, з года ў год без-  
упынна папаўняўся Першы тэатр.

Каштоўным папаўненнем для Першага тэатра быў пера-  
вод Упраўлением па справах мастацтваў цэлай групы вяду-  
чых актораў былога вандроўнага Трэцяга Дзяржаўнага дра-  
матычнага тэатра: заслужаных артыстаў рэспублікі В. І. Дзе-



«Апошнія» М. Горкага.  
О. В. ГАЛІНА ў ролі Софії і І. Ф. ЖДАНОВІЧ у ролі Веры.



дзюшка, К. Ф. Быліча, артыстак Л. П. Шынко, М. М і Т. М. Шашалевіч, З. Я. Ліцкай і рэжысёра К. Н. Саннікава.

Беларуская студыя ў Маскве, у якой пад кіраўніцтвам іхатаўскіх рэжысёраў выхоўвалася таленавітая беларуская акторская моладзь і сярод яе пачынаўшыя ў Першым тэатры свой творчы шлях акторы А. К. Ільінскі, Н. А. Міцкевіч, К. Н. Саннікаў, С. М. Станюта, — дала беларускаму мастацтву цэлую плеяду новых выдатных майстроў сцэны, якія ў сваёй большасці складаюць аснову Другога Беларускага Дзяржаўнага драматычнага тэатра, зараз тэатра імя Якуба Коласа.

З ліку гэтых актораў у Першы тэатр перайшлі ў 1931 годзе С. М. Станюта, у 1939 годзе — Р. Н. Кашэльнікава. Гэтыя дзве актрысы, меўшыя ўжо досыць вялікі стаж акторскай дзейнасці, з'явіліся каштоўным папаўненнем жаночай групы Першага тэатра.

Апрача гэтай досыць вялікай групы вядомых беларускаму гледачу актораў дзяржаўных тэатраў, у Першы тэатр у разны час прыходзілі маладыя акторы з тэатральных курсаў, Рабочага тэатра ЦСПСБ, Тэатра рабочай моладзі (ТРАМ'я) і іншых. Сярод іх: І. Б. Шаціла, Б. К. Кудраўцаў, А. А. Бараноўскі, П. А. Пекур, З. І. Браварская, І. І. Счэнсновіч, В. А. Краўцоў, Б. З. Янпольскі, Б. Л. Алексеенка, Б. А. Дацальская, Н. Н. Гейц, С. М. Глікман, Е. Д. Зайчык, С. Р. Кісьель, М. Д. Троіцкая, З. К. Скачкоўская, І. Н. Антонаў, Н. С. Рамановіч, І. Ф. Дзядовіч, Н. А. Струсеўіч, Н. А. Сарокіна, З. Ф. Стома.

Апрача таго, у 1935 годзе пры Першым тэатры была створана без адрыва ад вытворчасці вячэрняя студыя.

Паказаўшы ў пачатку 1938 года свой выпускны спектакль «Слуга двух паноў» К. Гальдоні (пастаноўка Л. М. Літвінава, мастак І. М. Ушакоў), студыйцы на чале з рэжысёрам П. А. Данілавым былі накіраваны ў гор. Пінск, дзе з іх быў створан Пінскі драматычны тэатр.

Рэжысёрская група Першага тэатра ў 1938 годзе налічвала досыць вялікі творчы актыў. У яе ўваходзілі: Л. М. Літвінаву, якому ўрад БССР, у час адзначэння пятнаццацігоддзя яго сцэнічнай дзейнасці ў 1934 г., прысвоіў званне заслужанага артыста рэспублікі, Л. Г. Рахленка, М. А. Зораў, К. Н. Саннікаў, П. А. Данілаў. Асабліва вызначаліся сваёй паспяховай працай над пастаноўкамі рэжысёры Л. Г. Рахленка і М. А. Зораў.

Ствараючы цыкл спектакляў аб барацьбе беларускага на-  
рода за сваю нацыянальную і соцыяльную свабоду, М. А. Зо-  
раў паставіў у 1938 годзе драматычную паэму М. Клімковіча  
«Кацярыну Жарнасек».

Напісаная добрым вершам, поўная драматычных сітуа-  
ций, гэта п'еса дала магчымасць М. А. Зораву разам з тален-  
навітым мастаком І. М. Ушаковым стварыць багаты яркімі  
сцэнічнымі фарбамі спектакль, насычаны беларускімі народ-  
нымі старажытнымі спевамі і танцамі.

Асноўная якасць рэжысёрскай працы М. А. Зорава заклю-  
чалася ў паглыбленаі распрацоўцы вобразаў п'есы з акто-  
рамі; гэта асабліва моцна прайвілася ў пастаноўцы «Апош-  
ніх» М. Горкага. Гэтыя, выхаваныя рэжысёрскай практикай  
Е. А. Міровіча, традыцыі з поспехам развіваў і паглыбляў  
Л. Г. Рахленка, якому давялося пачынаць сваю рэжысёрскую  
працу ў Першым тэатры пад непасрэдным кіраўніцтвам Мі-  
ровіча ў пастаноўцы «Гуты», дзе ён быў асістэнтам рэ-  
жысёра. Сумесна з Міровічам у 1931 годзе была пастаўлена  
п'еса «Лінія агню» Н. Нікіціна, прэм'ера якой адбылася ў Ві-  
цебску ў 1931 годзе.

У пастаўленых М. А. Зоравым «Апошніх» М. Горкага і  
Л. Г. Рахленка «Ваўкі і авечкі» (1936 г.) і «Без віны вінава-  
тыя» А. Остроўскага (1938 г.) не знешнія пастановачныя  
эфекты захапляюць рэжысуру, а глыбокая акторская рас-  
працоўка вобразаў у п'есах вялікіх рускіх драматургаў і  
праудзівае рэалістычнае раскрыцце зместу гэтых п'ес на  
сцэне Першага тэатра. Гэтыя спектаклі не прэтэндавалі на  
які-небудзь новы арыгінальны паказ і трактоўку. Яны былі  
пастаўлены ў традыцыйнай для рускай акадэмічнай сцэны  
рэалістычнай манеры. Галоўная вартасць гэтых спектакляў і  
іх поспех былі абумоўлены, апрача выдатных літаратурных  
якасцей твораў, іх акторскім выкананнем.

В. І. Владамірскі ў звыклым для яго вострым сцэнічным  
малюнку ўвасобіў неўміручыя класічныя вобразы Апалона-  
Мурзавецкага («Ваўкі і авечкі») і Шмагі («Без віны вінава-  
тыя»), Л. І. Ржэцкая — Мурзавецкую і Кручыніну ў тых-же  
спектаклях, Г. П. Глебаў — Чыгунова, О. В. Галіна — Купавіну,  
С. М. Станюта — Глафіру, С. С. Бірыла — Беркутава ў «Ваў-  
ках і авечках», Б. В. Платонаў — Незнамава, Л. П. Шынко —  
Карынкіну, Э. П. Шапко — Мілаўзорава, С. С. Бірыла — Ду-  
дукіна ў спектаклі «Без віны вінаватыя».

Да гэтых спектакляў рускай класікі трэба дадаць пастаў-  
леную Л. Г. Рахленка ў 1937 годзе камедью Ж. Мальера

«Скупы». Вельмі няроўны ў рэжысёрскай трактоўцы і акторскім выкананні, гэты спектакль, аднак, дапамог Г. П. Глебаву выявіць у ролі Гарпагона свае бліскучыя камедыйныя магчымасці. Гарпагон у яго выкананні прадстаў перад гледачом сапраўды вострай трагі-камічнай фігурай апантанага ў сваёй сквапнасці скарэды.

Апрача Г. П. Глебава, у гэтым спектаклі дасканалай акторскай тэхнікай і камедыйнай лёгкасцю ў выкананні вызнавалася Л. І. Ржэцкая ў ролі Фразіны.

За годы паспяхова выкананых сталінскіх пяцігодак Беларусь з адсталай аграрнай краіны ператварылася ў перадавую ордэнансную індустрыйную рэспубліку з высокай развітай соцыялістычнай сельскай гаспадаркай. Уз'яднаная з Захоўнай Беларуссю ў сваіх гістарычных межах, яна заняла пачэснае месца ў сям'і народаў Савецкага Саюза. Рост эканомікі і добрабыту насельніцтва ў рэспубліцы абумовілі буйны росквіт беларускай культуры.

Беларускі тэатр, беларускае мастацтва сталі неад'емнай арганічнай часткай культурнага жыцця краіны. У іх незвычайна шпаркім росце выключную ролю адыгралі Цэнтральны Камітэт комуністычнай партыі большэвікоў Беларусі і асабіста сакратар ЦК Панцеляймон Кандрацьевіч Панамарэнка.

Яго накіроўваючыя ўказанні і штодзённыя клопаты аб тэатры, яго патрабаванні дзяржаўнага размаху ў мастацкай справе, шырокая перспектыва і палітычная значымасць, якую надавалі партыя і юрад развіццю нацыянальнай культуры, уздымала сярод работнікаў мастацтва пачуццё адказнасці і вялікі творчы энтузіязм.

За дваццаць год існавання ў совецкіх умовах Першы тэатр вырас у буйны мастацкі арганізм, які стаў шырока вядомым не толькі ў беларускага гледача, але і ў Маскве, Кіеве, Харкаве, Одэсе, Сталіна, Марыупалі, Днепрапетроўску і інш. гарадах СССР, куды тэатр неаднаразова выязджаў на гастролі.

Пры актыўным садзейнічанні тэатра і яго практичнай дапамозе створана беларуская совецкая драматургія, рад твораў якой былі перакладзены на іншыя мовы, надрукаваны і ставіліся ў тэатрах СССР і нават за межамі.

Галоўным здабыткам тэатра былі ўзрошчаныя і выхаваныя ім кадры рэжысёраў, мастакоў, кампазітараў і актораў.

У дні святкавання дваццацігоддзя БССР Урад рэспублікі прысвоіў ганаровае званне народнага артыста БССР В. І. Владамірскому, які яшчэ ў 1938 годзе атрымаў званне заслу-

жанага артыста рэспублікі. Г. П. Глебаў, Л. Г. Рахленка, М. А. Зораў, І. Ф. Ждановіч, Л. І. Ржэцкая, Б. В. Платонаў, Г. Ю. Грыгоніс, О. В. Галіна, С. С. Бірыла атрымалі званне заслужаных артыстаў рэспублікі.

Рост Першага тэатра нельга аддзяліць ад росту і развіцця ўсяго совецкага мастацтва ў цэлым і асабліва ад рускага мастацтва, у якім беларускі тэатр заўсёды бачыў свайго старэйшага брата, у якога безупынна вучыўся высокаму майстэрству і культуры.

Кожнае падарожжа ў Москву было не проста выездам на гастролі. Яно ператваралася ў сапраўднае свята беларускага мастацтва.


Вось чаму падрыхтоўка да дэкады беларускага мастацтва заняла ўсю ўвагу кожнага работніка тэатра. Усе адчуvalі вялікую адказнасць, устаўшую перад Першым тэатрам, які побач з операй і філармоніяй павінен быў дэманстраваць на дэкадзе дасягненні сцэнічнага мастацтва беларускага народа.

Для ўзмацнення рэжысёрскіх сіл тэатра быў запрошаны якасці мастацкага кансультанта рэжысёра Маскоўскага Мастацкага Акадэмічнага тэатра СССР імя Горкага прафесар Іосіф Майсеевіч Раеўскі. З усіх маскоўскіх тэатраў Першы тэатр лічыў МХАТ найбольш бліzkім і ўзорным для сябе тэатрам і заўсёды вучыўся ў яго, захапляючыся яго высокім мастацтвам і культурай.


Рэжысёр І. М. Раеўскі прыехаў у Мінск і перш за ўсё ўзяўся за сцэнічную апрацоўку спектакляў: «Партызаны» К. Крапівы і «Апошнія» М. Горкага — першых кандыдатаў для паказу на дэкадзе.

Былі заказаны новыя эскізы афармлення мастакам Б. Е. Малкіну («Партызаны»), Д. І. Власюку («Апошнія»), пачалася пабудова новага афармлення па гэтых эскізах у майстэрнях МХАТа. Асноўная-ж праца пайшла па лініі паглыблення і ўдасканалення акторскіх вобразаў у гэтых спектаклях. Тут ужо праз некаторы час пачала адчувацца вопытная, спрактыкаваная рука высокакваліфікованага і таленавітага майстра, вучня К. С. Станіслаўскага і В. І. Неміровіча-Данченка.

Спектакль «Апошнія» загучэў зусім па-новаму. І. М. Раеўскому разам з акторамі ўдалося раскрыць такія глыбіні думкі і пачуццяў у горкаўскай п'есе, што спектакль проста рос на вачах у гледачоў у сваёй ідэйнай і мастацкай значынцы. Адмітаючы ўсё выпадковае і таннае, катэгарычна і



«Кацярына Жарнасек» М. Клімковіча. Сцэна з IV акта,



няўхільна змагаючыся са штампам і наігрышам, І. М. Раеўскі дабіўся сапраўднага і актыўнага жыцця актораў на сцэне. Зусім па-новаму раскрылася ў моцных драматычных інтанацыях О. В. Галіна ў ролі Софіі, удасканалілася майстэрства В. І. Владамірскага ў ролі Івана Каламійца, І. Ф. Ждановіч у ролі Веры, Б. В. Платонава ў ролі Пятра, С. С. Бірыла ў ролі Якава і іншых. Былі ўведзены новыя выкананіцы роляў: Лешча — М. А. Зораў, Александра — Б. К. Кудраўцаў, Надзеіды — Л. П. Шынко.

Новай для І. М. Раеўскага з'явілася работа над пастаноўкай камедыі-сатыры К. Крапівы «Хто смяеца апошнім», якую ён і здзейсніў у Першым тэатры разам з рэжысёрам Л. Г. Рахленка (прэм'ера ў г. Мінску ў 1939 годзе).

Ваstryня палітычнай сітуацыі і навізна жанра (камедыя-сатыра на сучасную тэму ўпершыню прымалася ў рэпертуар тэатра) захаплі тэатр. П'еса была паставлена ў Першым тэатры, мела выключны поспех і пасля паказу на дэгадзе беларускага мастацтва ў Маскве была паставлена ў Маскоўскім тэатры сатыры і ў іншых тэатрах Савецкага Саюза.

Апрача цікавых камедыйных сітуацый і становішчаў, К. Крапіва ў гэтай камедыі стварыў цэлую галерэю яскравых камедийных харектараў, і ў першую чаргу такі востра-сатырычны і арыгінальны вобраз, як кабінетны вучоны Туляга, над якім вісіць цяжар старых абыватальскіх уяўленняў або з'явах і працэсах новага сучаснага жыцця.

Г. П. Глебаў у выкананні Тулягі дасягнуў такой сілы мастацкага абагульнення і камедыйнага майстэрства, што яго роля фактычна стала цэнтральнай у спектаклі. Глядач і любіў і спачуваў Тулягу, адначасова жорстка пасмейваючыся над яго беспадстаўнымі страхамі і заўсёднай няsmеласцю.

Лоўкага і хітрага прайдзісвета Гарлахвацкага бліскуча выконваў Л. Г. Рахленка, яго сквапную жонку Анну Паўлаўну — В. Н. Полла. Нікчэмнага падхаліма і кар'ерыста Зёлкіна сатырычна востра, у тонкім сцэнічным малюнку, выдатна раскрыў Б. В. Платонаў, яго распусную жонку — С. М. Станюта.

Групу станоўчых вобразаў: вучонага Чарнауса, сакратара партарганізацыі інстытута Левановіча, навуковую супрацоўніцу Веру з поспехам выконвалі С. С. Бірыла, Б. К. Кудраўцаў, Л. П. Шынко.

Вельмі яскравыя фігуры прыбіральшчыцы цёці Каці і дворніка Нічылара стварылі Л. І. Ржэцкая і Г. Ю. Грыгоніс.

Наогул' увесь ансамбль у гэтым спектаклі вызначыўся глыбокім разуменнем сутнасці сваіх вобразаў, агульнай сатырычнай накіраванасцю камедыі, рэалістычным яе разуменнем і чоткім і лёгкім майстэрскім выкананнем на сцэне.

Нават такія невялічкія ролі, як незнаёмая дзяўчына і маўклівы вучоны, які прысутнічае на дакладзе Гарлахвацага, у выкананні артыстаў М. М. Шашалевіч і Н. А. Струсеўчіча сталі сцэнічна яркімі, дзейнымі і запамінаючыміся.

У гэтым была вялікая заслуга пастаноўшчыка І. М. Раеўскага, які па выдатных мхатаўскіх традыцыях ніколі не выпускаў з свайго рэжысёрскага зроку не толькі асноўных выкананаўцаў дзеячоў асоб, а і другарадныя персанажы ў спектаклях, старанна і дасканала апрацоўваючы кожную дэталь.

Спектакль «Хто смецца апошнім», дзяякоўчы выдатным літаратурным якасцям самой камедыі і жывому праўдзіваму і майстэрскому выкананню яе ў Першым тэатры, з'явіўся вялікай падзеяй у мастацкім жыцці рэспублікі і надоўга ўвайшоў у рэпертуар тэатра.

Аўтар п'есы «Хто смецца апошнім» К. Крапіва і выка-  
наўца ролі Тулягі Г. П. Глебаў атрымалі сталінскія прэміі па драматургіі і тэатру за 1940 год.

Побач з пастаноўкай «Хто смецца апошнім» тэатр настой-  
ліва працаваў з пісьменнікам Эдуардам Самуйлёнкам над па-  
станоўкай яго драмы «Пагібел Войка» (рэжысёр К. Н. Сан-  
нікаў, мастак І. М. Ушакоў). На жаль, заўчасная смерць гэтага  
выдатнага беларускага драматурга перашкодзіла давесці да  
канца сумесна намечаныя перапрацоўкі п'есы і поўнасцю  
здзейніць вельмі цікавы і глыбока-ідэйны замысел шыроко-  
кага паказу класавай барацьбы на вёсцы.

Аўтар назваў сваю п'есу «Пагібеллю Войка», прычым  
назву «Войк» ён піша з вялікай літары, таму што ўся сут-  
насць п'есы гаворыць аб немінучай пагібелі ў совецкіх умо-  
вах не толькі паасобных ворагаў рэвалюцыі, хітрых драпеж-  
нікаў накшталт лесніка, былога панскага гіцля Харкевіча, за-  
маскаванага трацкіста Абабуркі і ім падобных кулакоў,  
шпіёнаў і дыверсантаў, але і немінучай пагібелі ўсіх былых  
эксплаататарскіх класаў, іх мар і надзеяй.

І «Хто смецца апошнім» і «Пагібел Войка» мелі шырокія  
крытычныя водгукі ў мінскім друку. Крытыкі аднадушна раз-  
глядалі гэтыя спектаклі як выдатныя творчыя дасягненні  
беларускай драматургіі і тэатра. «Пагібел Войка» і «Хто  
смецца апошнім» былі разам з «Партызанамі» і «Апошнім»  
ўключаны ў паказ на дэгадзе.

Урад БССР у пачатку 1940 года прысвоіў званне народнага артыста рэспублікі Г. П. Глебаву і заслужаных артыстаду старэйшым работнікам беларускага мастацтва — Е. Э. Міронавай і В. Я. Галаўчынеру.

У маі 1940 года Першы Беларускі Дзяржаўны драматычны тэатр разам з Беларускім Дзяржаўным тэатрам оперы і балета і Беларускай Дзяржаўнай філармоніяй у поўным сваім саставе выехаў у горад Москву для ўдзелу ў дэкаадзе беларускага мастацтва.

На працыгу дзесяці дзён у памяшканні філіяла МХАТ СССР імя Горкага ішлі спектаклі Першага тэатра «Апошнія» М. Горкага, «Партызаны», «Хто смеяцца апошнім» К. Крапівы, «Пагібель Воўка» Э. Самуйлёнка.

Яшчэ да выезду на дэкааду на працыгу амаль года беларускія рэспубліканскія газеты і часопісы падрабязна асвятлялі ход падрыхтоўкі вызначаных для ўдзелу ў дэкаадзе тэатраў і мастацкіх устаноў. Сакратар ЦК КП(б) Беларусі тав. П. К. Панамарэнка і члены ўрада асабіста прысутнічалі на праглядах спектакляў, аказваючы практычную дапамогу тэатрам. Падрыхтоўкай да дэкаады жыў увесь беларускі народ у адзінм жаданні, каб беларускія тэатры, створанае і ўзгадаванае совецкай уладай і ўсім народам беларускае мастацтва заняло ў гэтым традыцыйным, грандыёзным па свайму размаху соцыялістычным спаборніцтве нацыянальных культур, пачэснае месца.

І беларускія тэатры спраўдзілі гэтае жаданне. Водгукі ў сталічным друку, які шырока асвятляў ход дэкаады і даваў ацэнку асобных спектакляў, сведчаць аб tym, што беларуская дэкаада прайшла з выключным поспехам.

Усе чатыры спектаклі, паказаныя Першым тэатрам на дэкаадзе і асабліва «Апошнія» М. Горкага, «Хто смеяцца апошнім» К. Крапівы, атрымалі высокую ацэнку.

Аб спектаклі «Апошнія» М. Горкага кабінет імя Горкага Усерасійскага тэатральнага аб'еднання (ВТО) у сваёй прадмове да матэрыялаў к п'есе М. Горкага «Апошнія» пісаў, што гэты «... першы і пакуль што адзіны сапраўдны спектакль «Апошніх», напоўнены сілай і выразнасцю бязлітаснага горкаўскага выкрыцця, здзейсніў Беларускі драматычны тэатр»... Крытыка называе яго «таленавітым і разумным спектаклем» і што «ўпершыню ў сцэнічнай гісторыі «Апошніх» гэтая выдатная драма Горкага знайшла амаль класічнае вырашэнне на сцэне Беларускага драматычнага тэатра».

Аб выкананцах галоўных роляў газета «Ізвестія» піша: «У першую чаргу хочацца сказаць аб выкананні І. Ф. Ждановіч ролі Веры. У артысткі Ждановіч вялікае дараўанне. Яна выконвае ў адпаведнасці з замыслам Горкага спачатку экзальтыраваную дзяўчынку, якая марыць аб благародных героях, аб подвігах... у канцы п'есы — надламаная хада, тужлівая зморшчыны калія губ, стомлены голас, злыя очы. Ждановіч — артыстка вялікага дыяпазона. Ей удаюцца танчэйшыя адценні душэўных перажыванняў. Нельга забыць вобраз, створаны артысткай Ждановіч...»

Івана Каламіцава выконвае В. І. Владамірскі. Гэты артыст заваяваў любоў і павагу масквічоў ужо ў папярэдніх спектаклях...

Владамірскі паказаў сумесь звярынага страху і буйнага гневу, баязлівасці і дэспатызма, хцівасці і пяшотнасці...

У спектаклі ёсьць яшчэ адзін моцны вобраз—гэта Соф'я Каламіцава ў выкананні О. В. Галінай.

У спектаклі «Апошнія» мы ўбачылі добры ансамбль Першага драматычнага беларускага тэатра. І артыст С. С. Бірыла (Якаў), і артыстка Л. П. Шынко (Надзея), Е. А. Ермоліна (Люба), Б. В. Платонаў (Пётр), М. А. Зораў (Лешч) — усе яны кожны ў сваёй ролі здолелі паказаць апошніх людзей адыходзячага свету. Кожны з артыстаў выявіў сваё дараўанне, сваё артыстычнае чуццё.


Таленавіты калектыв тэатра можа ганарыцца гэтым выдатным спектаклем».

Што да арыгінальных беларускіх спектакляў газета «Совецкае мастацтва» піша:

«Актёры Першага Беларускага Дзяржаўнага драматычнага тэатра любаць і ўмеюць адлюстроўваць простых людзей рэвалюцыі. Пасля чатырох п'ес, выкананых тэатрам у Маскве, можна з упэўненасцю сказаць, што іменна тэма простага чалавека і ёсьць асноўная тэма яго мастацтва. Любімы герой тэатра не гоніца за пышнай фразай і выигрышнай позай. Праца і барацьба гэтага героя прасякнуты няўхільнай воліяй да перамогі, да жыцця, да ўспеху, але сам ён нямногаслоўны, ціхі і скромны. Ён не чужды рамантыцы, але і яна лірычна, стрымана і як-бы сароміцца сама за сябе. Яго гора і смутак заўсёды гатовы знайсці ў чалавеку ў мудрым народным гумары, а яго радасць скромна заявіць аб сабе ў народным жарце. Усё гэта ўхарактары простага чалавека—сына беларускага працоўнага народа. Такім з'яўляецца правадыр партызан комуніст Даніла Дрыль. Такі гераічны дзед Бадыль. Такавы



«Непакойная старась» Л. Рахманава, Е. Э. МИРОНАВА ў ролі Мары Львоўны  
і С. С. БІРЫЛА ў ролі Палежава.



калгаснікі Міхась і Язэп, Даніла і Сцепаніда, такавы яшчэ і яшчэ шматлікія выдатныя героі беларускага народа, з якімі пазнаёміў нас у сваіх спектаклях тэатр. Гэтакі народ, і ў народзе чэрпае тэатр сваё натхненне, у ім вытокі яго майстэрства.

Тэатр ніколі не падмяняў нацыянальнае этнографічным. Ён заўсёды ведаў, што абавязан берагчы і ствараць культуру роднай мовы і заўсёды клапаціўся аб абагачэнні яе выразнасцю народнай гаворкі. Ён шукаў спосабы і сродкі сцэнічнага выяўлення светадчування людзей рэвалюцыі, будаўнікоў соцыялістычнай Беларусі, герояў працы і нябачаных перамог. Першы Беларускі драматычны тэатр вельмі хутка пераадолеў усе належачыя яму па ўзросту «дзіцячыя хваробы», і вось праз дзесяць год, мінуўшых з часу яго апошняга прыезду ў Москву, перад намі калектыв мастакоў сцэны, знайшоўшых свой нацыянальны стыль выканання і выкоўваючых зараз нацыянальную форму свайго спектакля.

Мне здаецца, што стыль гэтага тэатра — гэта стыль яго галоўнага героя — простага чалавека рэвалюцыі. Стыль спектакля «Партызаны» з яго павольным рytмам, яго празрыстымі пейзажамі і насычанай соцыяльнымі страсцямі цішынёю быў вызначан стрыманым і тым больш грозным рэволюцыйным гневам народа, які наваліўся на сваіх спрадвечных ворагаў і прыгнятальнікаў — польскіх паноў. Ключ да спектакля «Пагібель Воўка» з яго знішчаючым сарказмам па адрасу ворагаў і сяброўскаю ласкаю і любоўю да совецкіх людзей тэатр знайшоў у народнай праудзе, адчуваючай ворага здалёк, ненавідзячай яго і гатовай нанесці яму сакрушальны ўдар... У спектаклі «Хто смецца апошнім» тэатр нібы паказаў усё ім да гэтага ў яго мастацтве знайдзенае і набытае...

Падагульняючы вынікі беларускай дэкады ў Москве, газета «Правда» піша:

«Дэкада беларускага мастацтва ў Москве закончылася. Беларускі народ усенародна і пераканаўча паказаў сваю ўсебаковую таленавітасць і высокую даравітасць і ў музыцы, і ў танцы, і ў песні, і ў тэатральным і выяўленчым мастацтве.

Першы Беларускі Дзяржаўны драматычны тэатр, які ўдзельнічаў у дэкадзе, за кароткі час заваяваў гарачая сіmpаты маскоўскай артыстычнай грамадскасці і гледача. Яго спектаклі прыйшлі з выключным поспехам. Калектыв тэатра — гэта ў поўнай меры склаўшыся арганізм, які мае 20-гадовую гісторыю і валодае буйнейшымі майстрамі тэатральнага мастацтва. У спектаклях тэатра радуюць перш за ўсё ансамбль,

моцная сыгранасць і ўзаемаразуменне актораў. Адзіны стыль выканання, высокі ўзровень тэатральнай і акторскай культуры, пераканаўчасць і псіхалагічная паглыбленасьць у распрацоўцы вобразаў, праўдзівасць і шчырасць акторскага выканання — вось асноўныя якасці гэтага тэатра.

Калектыв Беларускага драматычнага тэатра асабліва вырас за апошнія гады.

Беларускія тэатры і майстры беларускага мастацтва варочаюцца дадому. Акрыёныя поспехам, яны знайдуць у сабе новыя творчыя сілы для далейшага развіцця і абагачэння беларускага мастацтва».

Пасля дэкады адбыўся прыём удзельнікаў дэкады беларускага мастацтва ў Крэмлі, на якім прысутнічалі члены ЦК ВКП(б) і Совецкага ўрада на чале з таварышам І. В. Сталіным.

За выдатныя заслугі ў справе развіцця беларускага тэатральнага мастацтва ўказам Прэзідiumа Вярхоўнага Совета СССР Першы Беларускі Дзяржаўны драматычны тэатр быў узнагароджан ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга і з гэтага часу стаў называцца Першым Беларускім Дзяржаўным ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга драматычным тэатрам. Адначасова былі ўзнагароджаны і асобныя акторы Першага тэатра: В. І. Владамірскі, Г. П. Глебаў — ордэнам Леніна; Г. Ю. Грыгоніс, І. Ф. Ждановіч, Б. В. Платонаў, Л. Г. Рахленка, Л. І. Ржэцкая, а таксама былы мастацкі кіраўнік Першага тэатра Е. А. Міровіч і рэжысёр-консультант І. М. Раеўскі — ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга; А. А. Бараноўскі, С. С. Бірыла, О. В. Галіна, В. Н. Полла, рэжысёры В. А. Галаўчынер, М. А. Зораў, К. Н. Саннікаў і дырэктар тэатра Ф. Е. Алер — ордэнам «Знак почёта»; Л. А. Ермоліна, Р. Н. Кашэльнікава, Б. К. Кудраўцаў, Е. Э. Міронава, С. М. Станюта, І. І. Счэнсновіч, Э. П. Шапко, М. М. Шашалевіч, Л. П. Шынко, галоўны мастак тэатра І. М. Ушакоў, мастак-грымёр Г. В. Волкаў, машыніст сцэны М. І. Пржыбытка, намеснік дырэктара А. Г. Гайдарын — медалямі «За трудовое отличие».

Прэзідium Вярхоўнага Совета БССР з свайго боку пры свой званне народнай артысткі БССР І. Ф. Ждановіч і заслужаных артыстаў рэспублікі В. Н. Полла і І. Б. Шаціла. Ганаровымі граматамі Прэзідiumа Вярхоўнага Совета БССР была ўзнагароджана вялікая колькасць работнікаў Першага тэатра.

Дэкада беларускага мастацтва не толькі падагуліла по-спехі і дасягненні Першага тэатра за дваццаць год яго дзейнасці, але і намеціла далейшыя яго творчыя шляхі.

Адной з цікавых пастановак паслядэкальнага перыяду была новая п'еса Кузьмы Чорнага «Ірынка», прысвечаная тэмевызваленію заходніх абласцей Беларусі і з'еднанія беларускага народа ў адну дзяржаўную сям'ю.

Прэм'ера «Ірынкі» адбылася ў Мінску ў канцы сезона 1940—1941 года напярэдадні ад'езду Першага тэатра на гастролі ў г. Одесу.

У канцы мая месяца 1941 года тэатр выехаў на гастролі ў г. Одесу, якая ўжо не першы раз сустракала драматычны тэатр братній рэспублікі. У парадку творчага абмену ў гэты-ж час у Мінск выехаў на гастролі Одескі Украінскі Дзяржаўны тэатр рэвалюцыі.

Чароўная, заўжды сонечная Одэса сустрэла прыезд Першага тэатра як вялікую тэатральную падзею. На вакзале калектыў тэатра з традыцыйнай гасціннасцю сустракалі прадстаўнікі гарадскіх партыйных і совецкіх арганізацый і работнікі украінскага мастацтва.

1 чэрвеня ў памяшканні Тэатра рэвалюцыі пачаліся гастрольныя спектаклі. Апрача паказаных на дэкадзе «Партызан», «Хто смяеца апошнім», «Пагібелі Воўка» і «Апошніх», у рэпертуары гастроляў былі: «Фландрывя» В. Сарду, «Дура для другіх, разумная для сябе» Лопе дэ Вега, «Ірынка» К. Чорнага і «Машанька» А. Афінагенава.

У часе гастроляў тэатр рыхтаваў свае дзве новыя прэм'еры: «Ромео і Джульета» В. Шэкспіра і «Хлапец з нашага горада» К. Сіманава.

Аднак за 10 дзён да сканчэння гастроляў адбылася падзея, якая ўскалыхнула ўсю нашу радзіму і ўвесь свет.

У сонечную нядзельную раніцу, у часе дзённага паказу спектакля «Хто смяеца апошнім», радыё паведаміла аб tym, што немцы раптоўна напалі на нашу краіну, ідуць баі на граніцах Совецкага Саюза, фашысцкія бамбардыроўшчыкі нішчачы нашы гарады і вёскі.

Калектыў Першага тэатра перабудаваў свою працу на брыгаднае абслугоўванне мабілізацыйных пунктаў, адыходзячых на фронт эшалонаў з байцамі, каманд зенітных батарэй, экіпажаў Чорнаморскага флота і г. д.

Скарстоўваючы момант раптоўнага нападу, вораг шпарка прасоўваўся па совецкай зямлі, пераразаючы сваімі бронетанкавымі злучэннямі камунікацыі з баямі адыходзячых со-

вецкіх войск. Калі Одэсе пачала пагражадаць небяспека акру-  
жэння, калектыў Першага тэатра быў тэрмінова эвакуіраван  
у Москву.

Тры дні дарогі ў Москву былі зноў-такі выкарыстаны  
Першым тэатрам на мастацкае абслугоўванне следаваўшых  
няспынным струменем на фронт воінскіх эшалонаў. Не гле-  
дзячы на тое, што ў акупіраваным Мінску амаль ва ўсіх з  
калектыва засталіся сем'і, блізкія, уся маё масцы, тэатр знай-  
шоў у сабе сілы не паддаца паніцы, адмабілізаваць сваё пра-  
фесіянальнае майстэрства і ўключыцца ў абарону краіны ў  
гэты грозны для яе час.

Москва, як заўсёды, па-бацькоўску сустрэла Першы тэатр  
і накіравала яго ў глыбокі совецкі тыл—Сібір, ставячы за-  
дачу зберагчы для беларускага народа старэйшы яго драма-  
тычны тэатр.

Томск — культурны цэнтр Сібіры, горад аднаго з старэй-  
ших у краіне ўніверсітэтаў і новых совецкіх ВНУ, па-брацку  
сустрэў беларускі тэатр. Лепшы тэатральны будынак у го-  
радзе Томскі гарадскі тэатр, разам са сваімі акторскімі інтэр-  
натамі, былі зараз-жа аддадзены ў поўнае распараджэнне  
Першага тэатра. Праз месяц пасля прыезду тэатр змог раз-  
гарнуць свою творчую дзейнасць, адкрыўшы асенне-зімовы  
сезон 1941—1942 года занава аформленым спектаклем «Пар-  
тызаны» К. Крапівы.


У незвычайна кароткі тэрмін былі адноўлены ў поўным  
мастацкім афармленні спектаклі: «Хто смяецца апошнім»  
К. Крапівы, «Скупы» Ж. Мальера, «У стэпах Украіны» і  
«Платон Крэчэт» А. Карнейчука, «Непакойная старасць»  
Л. Рахманава, «Машанька» А. Афінагенава, «Фландрый»  
В. Сарду, «Апошнія» М. Горкага і выпушчана прэм'ера  
«Хлапец з нашага горада» К. Сіманава.

Акторы тэатра дапамагалі тэхнічным цэхам будаваць дэ-  
карацыі, шыць касцюмы. Выпуск кожнага спектакля стаў  
сапраўды спрабай гонару ўсяго калектыва. Не гледзячы на  
вялікую адлегласць, тэатр імкнуўся ўвеселічыць час не парваць су-  
вязі з сваім урадам, беларускімі пісьменнікамі, героямі-пар-  
тызанамі, вёўшымі ў нямецкім тылу мужную барацьбу з сваім  
спрадвечным ворагам.

Выкарыстоўваючы новыя, прысвечаныя Айчыннай вайне,  
літаратурныя творы і матэрыялы з газет, акторы Першага  
тэатра, побач з прафесійнай працай на сцэне, сістэматычна  
абслугоўвалі шпіталі з раненымі байцамі, ваенныя вучы-



«Собака на сене» Лопе дэ Вега.  
І. Ф. ЖДАНОВІЧ у ролі Дыяны, В. І. ВЛАДАМИРСКІ ў ролі Трыстана  
і Б. К. КУДРАЎЦАУ у ролі Тэадора.



лішчы, абаронныя прадпрыемствы горада і калгасы Томскага раёна.

Развіваючы эстрадна-канцэртныя выступленні, як найбольш зручную форму паказаў, вялікую папулярнасць заваяваў артыст тэатра Барыс Зіноўевіч Янпольскі, які стаў любімым аўтарам і выкананцам сатырычных сцэнак і частушак на злобадзённыя тэмы. З поспехам праходзілі таксама і выступленні створанага з маладых актораў тэатра беларускага вакальнага ансамбля і танцевальной групы.

Грамадская дзейнасць тэатра набывала ўсё больш шырокія і самыя рознастайныя формы. Калектыв тэатра прымаў удзел у пабудове чыгуначнай веткі на электрастанцыю, якая забяспечвала горад святлом, выходзіў на сельскагаспадарчыя работы, збіраў цэплюя рэчы для арміі, ставіў у свае выходныя дні спектаклі, увесе збор ад якіх ішоў на патрэбы абароны. На асабістыя сродкі працаўнікоў быў набыт баявы самалёт — «Першы Беларускі Дзяржаўны драматычны тэатр», які пад гэтай назвай быў уручан лётчыку-беларусу, героям Айчыннай вайны.

Выключная радасць і вялікі ўздым ахапілі калектыв, калі маршал Сталін прыслаў дзве тэлеграмы з асабістай падзялкай калектыву за яго патрыятычныя справы.

У адной з іх мы чытаем:

#### ВЫШЭЙШАЯ ЎРАДАВАЯ

Дырэктару Першага Беларускага Дзяржаўнага ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга драматычнага тэатра  
т. в. алер.

Мастацкаму кіраўніку заслужанаму артысту БССР  
тав. Рахленка.

Сакратару партарганізацыі народнаму артысту БССР  
тав. Владамірскаму.

Старшыні мясцкома тав. Рамановічу.

Народнаму артысту БССР тав. Глебаву.

Народным артыстам БССР т. Ждановіч, Міровічу,  
Грыгонісу.

Прашу перадаць супрацоўнікам Першага Беларускага  
ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга драматычнага тэатра,  
сабраўшым, апрача раней унесеных ста трыццаті тысяч руб-  
лёў, семдзесят дзве тысячи рублёў на будаўніцтва баявога  
самалёта, мае братэрскае прывітанне і падзялку Чырвонай  
Арміі».

I. B. Сталін

Па закліку вялікага правадыра ўся краіна ўзнялася для адпору драпежнаму ворагу. Фронт і тыл злісія ў адзіным імкненні разгроміць ненавісных захопнікаў і назаўсёды пазбавіць свет ад крыважэрнага фашизма. Тэматыка новых пастановак Першага тэатра была прысвечана тэме Вялікай Айчыннай вайны.

П'еса «Хлапец з нашага горада» К. Сіманава ў пастановцы тэатра трактавалася як праўдзівае лірычнае апавяданне аб совецкай моладзі, здольнай на самаафяры і герайчныя ўчынкі ў хвіліну грознай небяспекі для радзімы.

Так і ўспрыняў яе глядач, для якога падзеі п'есы, шлях маладога совецкага хлопца Сяргея Луконіна ад бесклапотнага і свавольнага юнака да мужнага і валявога камандзіра Чырвонай Арміі, у сувязі з вайной набылі асаблівую актуальнасць і значэнне.

Малады, але шпарка вырастаючы артыст Б. К. Кудраўцаў таленавіта ўвасобіў гэты вобраз і меў выключны поспех у спектаклі, захапляючы сваімі паводзінамі і яскравым акторскім паказам гледача.

Спектакль гэты, ясны па сваёй ідэйнай накіраванасці і хвалюючы па свайму зместу, у пастановцы рэжысёра К. Н. Саннікава і мастацкім афармленні І. М. Ушакова з вялікім поспехам быў сустрэты томскім гледачом.

Імкнучыся паказаць са сцэны агідную сутнасць і бесчалавечныя метады німецкага фашизма, Першы тэатр паставіў у тым-жа сезоне антыфашистычную п'есу А. Бруштэйна «Працяг будзе» (пастановка В. Я. Галаўчынера, мастак З. М. Сірвінд).

Аднак у сапраўднасці крывавы твар німецкага фашизма быў куды больш пачварным і жудасным, чым гэта было паказана ў гэтай крыху ўстарэлай п'есе, а таму яна і прагучэла ў пэўнай меры анахранізмам і доўга не ўтрымалася ў рэпертуары.

Адсутнасць сучасных п'ес на гэту вельмі актуальную для гледача тэму адбівалася на тэматычных імкненнях тэатра. Паставлена ў тым-жа сезоне інсцэніроўка апавядання Э. Залія «Аблога млына» (у інсцэніроўцы М. Мураўцавай яна называлася «Сям'я Мерлье», пастановка К. М. Саннікава, мастак З. М. Сірвінд) таксама не зусім задаволіла і тэатр і гледача. Сучасная вайна з немцамі, якую так востра адчуваў глядач, была настолькі грандыёзнай і новай, нябачанай па сваёй жорсткасці і маштабах, што экспурс у гісторыю франка-прускай вайны і паказ тагачаснага германскага мілі-

тарызма і нямецкай ваеншчыны быў вельмі цымяным і слаба пераклікаўся з сучаснасцю.

Тады тэатр сам узяўся за стварэнне антыфашисткай п'есы. Драматург і рэжысёр тэатра В. Я. Галаўчынер напісаў сучасную драму «Жыццё вучыць».

Галоўная ўвага тэатра была націравана на падбор у рэпертуар п'ес, прысвечаных паказу герояў фронта і тыла Вялікай Айчыннай вайны. Гэтую задачу часткова вырашалі пастаноўкі новых сучасных п'ес рускай драматургіі «Крылатае племя» А. Первенцева і «Душа Масквы» Л. Нікуліна. Аднак іх невысокі мастацкі ўзровень, ілюстратыўнасць, схематызм і іншыя літаратурныя недахопы не далі магчымасці стварыць поўнацэнныя спектаклі. Недахопы сучаснай драматургіі, няздолеўшай яшчэ поўнасцю ўласцівіць у сваіх творах веліч і трагізм перажываемых падзеяў, зразумела, адбіваліся на тэатральных пастаноўках, на работе актораў, якіх не маглі захапіць мастацкі няпоўнацэнныя п'есы. Атрымаўся досыць выразны разрыў паміж імкненнямі тэатра і наяўнымі мажлівасцямі сучаснай драматургіі.

Таму не дзіва, што з'яўленне такой п'есы, як «Фронт» А. Карнейчука, было сустрэта ўсімі тэатрамі, у тым ліку і Першым, як падзея выключнай цікавасці.

Палітычна вострая і глыбока прайдзівая п'еса «Фронт» узбудзіла выключную творчую актыўнасць тэатра.

П'еса была зараз-жа прынята ў рэпертуар тэатра, прэм'ера адбылася ў горадзе Томску ў дні святкавання 25-й гадавіны Кастрычніцкай рэволюцыі. Уся падрыхтоўка яе праходзіла ў спаборніцтве з Ленінградскім тэатрам імя Пушкіна, які знаходзіўся ў г. Новасірскі і быў выклікан Першым тэатрам на спаборніцтва на лепшую пастаноўку гэтай п'есы.

Спектакль з'явіўся вялікай падзеяй у тэатральным жыцці Сібіры. Ён горача аблікаркоўваўся крытыкай і гледачом, асабліва ваенным, для якіх гэтая п'еса не толькі смела і адкрыта ставіла рад жыццё-актуальных проблем, але і мела вялікае навучальнае значэнне, асабліва ў правільнym разуменні вобразу генералаў Горлава і Агнёва. Паставіў «Фронт» Л. Рахленка, аформіў мастак І. Ушакоў.

У пачатку 1943 года ў Томску вышла прэм'ера п'есы К. Фінна «Пётр Крымаў» (пастаноўшчык Е. А. Міровіч, мастак І. М. Ушакоў). З нешматлікіх п'ес аб совецкім тыле ў п'есе К. Фінна тэатр захапіўся вобразам маладога энергічнага начальніка заводскага цэха — Пятра Крымава, які, дзя-

куючы сваім выдатным арганізацыйным якасцям, волыту і непахіснай большэвіцкай волі, становіща дырэктарам буйнейшага абароннага прадпрыемства.

Усё больш і больш новых п'ес, праўдзіва адлюстроўваючых падзеі Вялікай Айчыннай вайны, з'яўлялася ў совецкай драматургіі.

Адной з такіх захапіўшых Першы тэатр п'ес была п'еса К. Сіманава «Рускія людзі», пастаўленая тэатрам у канцы 1942—1943 г. у г. Томску.

Глыбока патрыятычнае апавяданне аб простых рускіх людзях, мужна пераносічых усе цяжкасці жорсткай і напружанай вайны, адкрыла перад пастаноўшчыкам Л. Г. Рахленка і творчым калектывам тэатра шырокія магчымасці для стварэння глыбока хвалюючага паказу.

У гэтым спектаклі на цэнтральных ролях была выкарыстана ў асноўным сярэдняя група актораў. У ролі Глобы выступаў П. А. Пекур, у ролі Валі — М. М. Шашалевіч, і тым не менш спектакль не страціў сваёй мастацкай якасці, меў выключны поспех у гледача, выхоўваючы ў ім адпаведныя патрыятычныя пачуцці сваёй хвалюючай праўдай.


Не гледзячы на цяжкасці ваеннаса часу і той факт, што Першы тэатр знаходзіўся ў эвакуацыі, за два гады вайны ён не толькі не знізіў мастацкага ўзроўню сваіх спектакляў, але радам пастановак здолеў падняцца на яшчэ вышэйшую ступень свайго творчага росту. Тэатр у поўным сэнсе гэтага слова адчуў сябе патрыётам сваёй радзімы і пастараваўся ператварыць сваё мастацтва ў вострую зброю, накіраваную на разгром і знішчэнне подлых ворагаў.

Разгромлены пад Москвой і Сталінградам вораг, паволі, але няўхільна, з цяжкімі стратамі адыходзіў на захад у сваё логава. Лінія фронта наблізілася да беларускіх земляў. Летам 1943 года Першы тэатр накіраваў на найбольш блізкі да Беларусі — Калінінскі фронт акторскую брыгаду з 17 асоб пад мастацкім кіраўніцтвам лаурэата Сталінскай прэмii народнага артыста Г. П. Глебава. У рэпертуары брыгады была камедыя Ж. Мальера «Скупы» ў партатыўным афармленні, вакальны жаночы ансамбль з рэпертуарам беларускіх спеваў і струнны квартэт, у праграме якога былі класічныя і сучасныя творы, у тым ліку і новыя творы беларускіх кампозітараў.

Праверыўшы сваю праграму ў часцях Новасібірскай венай аругі і на грамадскіх праглядах у Москве, брыгада выехала на Калінінскі фронт, дзе і прабыла каля 2 меся-



«Позиye каханне» А. Остроўскага.  
Л. І. РЖЭЦКАЯ ў ролі Шабловай і П. А. ПЕКУР у ролі Дармідонта.



цаў, зрабіўшы за гэты час звыш 150 выступленняў. Часам выступленні брыгады сярод франтавікоў-беларусаў заканчваліся стыхійна ўзнікаўшымі мітынгамі, на якіх, усхваляваная нечаканай сустрэчай са знаёмымі і любімымі акторамі, байцы, ідуучы ў бой, давалі ўрачыстую клятву хутчэй вызваліць беларускія землі ад фашысцкіх захопнікаў, каб зноў наш народ мог свабодна жыць, развіваючы сваю культуру і мастацтва.

Падагульняючы праробленую брыгадай на фронце работу, палітаддзел арміі ў сваім водзыве адзначае: «Усе спектаклі і канцэрты праходзілі з вялікім поспехам. Артысты мужна пераносілі небяспеку, звязаную з работай брыгады ў часцях пярэдняга краю, у непасрэднай блізасці ад праціўніка, а таксама цяжкасці пераездаў і пераходаў па франтавых дарогах. Брыгада з першых-жа дзён заваявала вялікую папулярнасць, любоў і павагу сярод байцоў і афіцэраў. Кожны спектакль і канцэрт успрыймаўся з неаслабнай цікавасцю, дапамагаючы мабілізацыі сіл асабістага састава, натхняючы яго на новыя подзвігі».

Уздельнікі брыгады вярнуліся ў Томск глыбока ўсхаляваныя бачаным і перажытым, натхнёныя баявым духам арміі, яе герайчнай барацьбой з ворагам, а таксама ўсведамленнем значымасці выкананага брыгадай грамадзянскага абавязку.

Амаль адначасова з ад'ездам брыгады на фронт другая, большая частка калектыва Першага тэатра, па заданню Новасірскага аблкома ВКП(б) выехала на прадстаўленым у яе распараджэнне параходзе «Ворошиловск» у Нарымскі край на гастролі.

За паўтарамесячнае падарожжа па буйнейшай сібірскай магістралі — рацэ Об—тэатр наведаў рад гарадоў і паселішчаў Нарымскага краю, нават такія далёкія паўночныя пункты, як сяло Мядзведзева, Александрава, куды яшчэ не зядзікаў ні адзін прафесіянальны тэатр. Выступаць часта даводзілася ў невялічкіх рыбацкіх паселішчах у зусім не-прыстасаваных умовах, у хатах-чытальнях, школах і проста пад адкрытым небам на імправізаванай сцэне, на бочках з-пад рыбы, пакрытых дошкамі. Прыстасоўваючыся да рабочых умоў жыцця паселішчаў, спектаклі часам пачыналіся ў 12 гадзін ночы або ў 7 гадзін раніцы. Гледачы: рыбакі, паляўнічыя, лесарубы, мясцовыя жыхары — нарымчане, асцякі, не бачыўшы ў сваім жыцці, апрача аматарскіх спектакляў, прафесіянальнага мастацтва, збіраліся на «прадстаў-

ленне» задоўга да пачатку спектакля, дапамагалі акторам будаваць сцэну, усталёўваць дэкарацыі, з цікавасцю глядзелі, як акторы апранаюцца, грыміруюцца, а пасля, рассеўшыся вакол сцэны, уважліва сачылі за ходам дзея, не выходзячы нікуды ў антрактах, нібы баючыся прапусціць што-небудзь у спектаклі.

Не гледзячы на гэтая не зусім звычайнія і складаныя ўмовы, Першы тэатр усё-ж паказваў у Нарыме свае лепшыя і вялікія спектаклі з рэпертуара, у поўным акторскім саставе, з неабходным па ходу дзея рэктывітам, бутафорыяй, мэбліяй і дэкарацыямі.

У рэпертуары падарожжа былі: «Хлапец з нашага горада» К. Сіманава, «Апошнія» М. Горкага, «Без віны вінаватыя» А. Остроўскага, «Машанька» А. Афінагенава, «Платон Крэчэт» А. Карнейчука, «Непакойная старасць» Л. Рахманава, «Жыццё вучыць» В. Галаўчынера, сцэны з п'есы К. Крапівы «Партызаны» і з п'есы К. Сіманава «Рускія людзі», вялікі канцэрт, у праграме якога было выступленне хора з беларускімі песнямі і танцамі, мастацкае чытанне сучасных новых твораў беларускіх і рускіх пісьменнікаў аб Айчыннай вайне.

Апрача рыбацкіх паселішчаў, лесазаводаў, якія забяспечвалі ваенную прамысловасць важнай сырэвінай, Першы тэатр наведаў буйныя нарымскія гарады — Калпашава, Каргасок, Парабель і інш., аблужыўшы за сваё падарожжа 7 раёнаў Нарима.

Гэтае падарожжа ў далёкія раёны неабсяжнага Совецкага Саюза, знаёмыства і дружанская сувязь з людзьмі гэтага надзвычай багатага краю ўзбагаціла калектыв тэатра новымі моцнымі ўражаннямі аб нашым шматнацыянальным і ў той-ж час адзінным совецкім народзе, гарачым патрыёце сваёй вялікай радзімы.

Летніе наступленне Чырвонай Арміі ў 1943 годзе закончылася бліскучым разгромам нямецкіх фашысцкіх войск пад Орлом, Курскам. Шпарка прасоўваючыся на захад, наши войскі вызвалілі значную частку беларускай тэрыторыі. Прадстаяла блізкае вызваленне ўсёй Беларусі ад фашысцкіх захопнікаў.

Тэатр накіраваў у вызваленыя раёны Беларусі на Гомельшчыну акторскую брыгаду на чале з В. І. Владамірскім. Брыгада падрыхтавала праграму, у якую ўвайшлі: аднаактная сучасная п'еса К. Крапівы «Валодзеў гальштук», апавядоўчая, аб непахіснай барацьбе беларусаў з нямецкім аку-

иантамі, народны жарт Янкі Купалы «Прымакі» і канцэрт. Брыгада пабывала ў Гомелі на вызваленай зямлі і вярнулася ў горад Томск.

Тым часам у тэатры ішла напружаная праца. Заканчваліся рэпетыцы камедыі Лопе дэ Вега «Сабака на сене» ў паста-ноўцы Л. М. Літвінава (мастак А. І. Канстанцінаўскі, му-зыка кампазітара З. Цэлічэевай).

Спектакль атрымаўся тэатральна яркі, багаты сцэнічнымі фарбамі, у арыгінальнай і цікавай рэжысёрскай кампазіцыі. Яго выпуск прыпаў на дні святкавання 25-годдзя сцэнічнай дзеяйнасці і 50-годдзя з дня нараджэння народнага артыста БССР Владзіміра Іосіфавіча Владамірскага, які выступаў у ролі Трыстана. Юбілей В. І. Владамірскага, які на працягу тыдня выступаў перад томскім гледачом у ролях: Данілы Дрыля — «Партызаны», Івана Каламійцева — «Апошнія», Іонаса — «Фландрый», Горлава — «Фронт» і Трыстана «Сабака на сене», ператварыўся ў сапраўднае свята беларускага мастацтва ў Сібіры. Партыйная і совецкая грамадскасць, ві-таўшчая юбіляра як лепшага і таленавітага прадстаўніка Першага тэатра, адзначыла вялікую ролю, якую адыграў Беларускі тэатр за тры гады ў культурным жыцці Сібіры.

У канцы 1943 года ў дні святкавання 25-годдзя Совец-кай Беларусі В. І. Владамірскі быў узнагароджан ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга. Разам з ім ордэн Працоўнага Чырвонага Сцяга атрымаў Г. П. Глебаў, ордэн «Красной Звезды» К. М. Саннікаў і ордэн «Знак почёта» Е. А. Міро-віч. Урад БССР прысвоіў званне народнай артысткі рэспублікі Л. І. Ржэцкай і званне заслужаных артысташ БССР С. М. Станюта, Б. К. Кудраўцову і Е. С. Рамановічу.

Услед за «Сабакам на сене» Першы тэатр ставіць «Поз-ніе каханне» А. Остроўскага і дабіваеца ў гэтым спектаклі вельмі моцнага і з'еднанага адзінным і цэльным замыслам акторскага ансамбля (пастаноўка Л. Літвінава, мастак Б. Малкін).

Класічныя спектаклі, якія ў рэпертуары Першага тэатра заўсёды займалі адпаведнае месца, усё-ж не засланялі ас-ноўнай лініі тэатра на стварэнне п'ес нацыянальнай драма-тургіі і іх пастаноўкі на сцэне.

З самага пачатку вайны, не гледзячы на адварванасць тэ-атра ад беларускай грамадскасці, Першы тэатр не парываў сувязі з беларускім пісьменнікамі, большасць якіх знаходзілася на франтах Айчыннай вайны. Усе новыя творы да-сылаліся ў тэатр, некаторыя з іх ствараліся ў самім тэатры.

Рыхтуючыся да звароту на радзіму, тэатр паскорыў работу над пастаноўкай новай п'есы Е. Рамановіча «Палешукі», прысвечанай герайчнай барацьбе беларускага народа з фашысцкімі захопнікамі.

П'еса «Палешукі» апавядае аб tym, як жыхары Палесся, якія за годы існавання совецкай улады ператварылі свой лясіста-балоцісты край у квітнеючы раён рэспублікі, працуюць над далейшым пераўтварэннем Палесся ў беларускую Калхіду. Вайна спыняе іх творчую працу, а нямецкая акупацыя заняволіла людзей. Аднак палешукі, як і ўесь беларускі народ, не скарыліся перад фашистскімі захопнікамі. Яны пачынаюць мужжную і ўпартую партызансскую барацьбу з ворагам, у якой прайяўляюць сябе як людзі высокага патрыятызма і маралі. «Палешукі» паставіў Е. А. Міровіч, мастацкі аформіў І. М. Ушакоў, музыку напісаў кампазітар Е. К. Цікоцкі.

Яшчэ ў чэрвені 1942 года, у жалобныя дні смерці народнага паэта Беларусі Янкі Купалы, Першы тэатр прыняў разэнне хадайніцаць перад урадам БССР аб прысваенні Першаму тэатру імя Янкі Купалы, паколькі з яго пaeзіяй і драматургіяй звязаны першыя гады існавання тэатра, на яго творах выраслі пачынальнікі беларускага тэатра—акторы і драматургі. Адначасна было вырашана дасканала выучыць творчасць выдатнага паэта і здзейсніць на сцэне Першага тэатра нешматлікія, але глыбока-паэтычныя і народныя яго п'есы: драму «Раскіданае гняздо» і камедыі «Паўлінка» і «Прымакі».


Вечар пачынаўся кароткім уступным словам аб жыцці і творчасці народнага паэта, у файэ тэатра была зроблена выстаўка, прысвечаная паэту. Раскрывалася заслона, і перад гледачом узнікала цудоўная, вытканая ў томскай арцелі «Мастацкая праца», яскравая заслона, апавітая беларускімі паясамі. На чароўнай музыцы, у якой кампазітарам А. Б. Фельманам былі выкарыстаны беларускія народныя мелодыі, канферансье прадстаўляў дзеючых асоб іх выкананіцаў, затым пачыналася дзея.

Спектакль, пастаўлены Л. М. Літвінавым (мастак Б. Е. Малкін), меў выключны поспех у сібірскага гледача. Крытыка пісала аб «сапраўдным свяце музыki фарбаў і паэтычнага слова, пазнавальнім значэнні паказу, добра знаёмячага з народным паэтам і беларускай дарэволюцыйнай рэчаіснасцю» (газ. «Красное знамя», 1943 г., г. Томск).

З ліпеня, у часе гастроляў Першага тэатра ў Доме Чыр-



«Міль чалавек» К. Крапівны, Г. П. ГЛЕБАУ у ролі Язы і Э. П. ШАПКО ў ролі Пратенага.



вонай Арміі ваеных лагераў у Юрge, стала вядома аб tym, што Мінск вызвален ад фашисткіх захопнікаў. Невыказная радасць ахапіла калектыв. Мінск для калектыва Першага тэатра быў не толькі сталіцай беларускага народа, але і горадам, з якім звязаны ўсе найбольш выдатныя старонкі ў жыцці і творчасці тэатра.

Калектыв з яшчэ большым запалам пачаў рыхтавацца да ад'езду. Паскораным тэмпам заканчвалася праца па выпуску новага спектакля, прысвечанага беларускім партызанкам, п'есы Е. Рамановіча «Таварыш Андрэй».

У канцы верасня пачаўся пераезд тэатра з Томска ў Мінск, і ў пачатку каstryчніка калектыв, пасля трохгадовага вымушанага адсутнічання, апынуўся ў сваім родным горадзе.

Варварскі разбураны горад ляжаў у развалинах, але радасць вызвалення ад фашисткай цемры натхняла людзей на перамаганне цяжкасцей. Пачалася вялікая аднаўленчая праца. Не чакаючи затрымаўшыхся ў дарозе дэкарацый, Першы Тэатр у снежні 1944 года адкрыў сезон, аднавіўшы спектакль «Жыцце вучыць» В. Галаўчынера. Неўзабаве былі адноўлены і «Позняе каханне» А. Остроўскага і ўсе астатнія спектаклі.

Глядач радасна сустрэў свой старэйшы і любімы тэатр. У яго звароце і пачатку работы ён як-бы ўбачыў аднаўленне даваеннага жыцця, хоць яшчэ не сціх ураган вайны і горад жыў напружаным жыццём ваеннага часу.

Побач з аднаўленнем спектакляў старога рэпертуара тэатр працаваў над першай п'есай драматурга Алеся Кучара «Заложнікі», напісанай на хвалючую тэму трагічнага лёсу дзяцей вядомага ў Беларусі партызанскаага камандзіра, Героя Савецкага Саюза бацькі Міная. Німецкія акупанты, не змогшы спыніць сілаю партызанскую дзейнасць бацькі Міная, пайшлі на жудасную правакацыю, узяўшы заложнікамі яго малых дзяцей, застаўшыхся ў вёсцы. Аднак сэрца бацькі не здрадзіла мужнаму камандзіру. Разумеючы безнадзейную асуджанасць сваіх дзяцей і правакацыйнасць німецкага плана, бацька Мінай абвясціў ноч партызанскай помсты. З усіх бакоў, з лесу, з сядзіб, узніліся на немцаў партызаны, знішчаючы фашисткія камендатуры і гарнізоны, але выратаваць дзяцей не ўдалося. Яны былі даўно прыстрэлены гестапаўцамі.

Скарэстаўшы гэты сюжэт, А. Кучар пашырыў яго ўводам раду персанажаў, што дапамагло яму стварыць шырокое пано паказу партызанскай вайны і німецкай акупацыі.

«Заложнікі» паставіў Л. Г. Рахленка, аформіў І. М. Ушакоў. Спектакль глыбока ўсхваляваў гледача, сярод якога было многа вярнуўшихся з лясоў партызан, непасрэдных удзельнікаў барацьбы з немцамі, якія ў гэтым спектаклі ўбачылі многа праудзівага, перажытага імі самімі.

Вайна падыходзіла да свайго пераможнага завяршэння. Выпаўшы з сваёй бярлогі драпежны фашистскі звер аб'еднанымі намаганнямі рускіх, англійскіх і амерыканскіх войск быў зноў загнаны ў сваё логава і паспяхова дабіваўся, каб ніколі ўжо больш тэўтонская лапа не паганіла нашай зямлі. 2 мая пасля рашаючага штурма рускіх войск пала цытадэль Германіі — горад Берлін, і чырвоны сцяг узвіўся над рэйхстагам. 9 мая капитуліравала разбітая ўшчэнт німецкая армія. Сонца перамогі і міру ўзышло над Еўропай.

У гэтых радасных дні ўсенароднага свята ўрад БССР прысвоіў Першаму тэатру імя народнага паэта Беларусі Янкі Купалы. Тэатр атрымаў новую назову: «Беларускі Дзяржаўны ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга драматычны тэатр імя Янкі Купалы».

У сувязі з tym, што ў 1945 годзе спаўняеца двацціпяцігоддзе тэатра, урад БССР пастановіў адзначыць юбілей тэатра.

Рыхтуючыся да гэтага свята, тэатр вырашыў паставіць новую сатырычную камедыю К. Крапівы «Мілы чалавек» і здзейсніць пастановуку трагедыі В. Шэкспіра «Ромео і Джульєта». Адначасова пачалося аднаўленне камедыі А. Остроўскага «Baўкі і авечкі». Пачаўся збор матэрыялаў для стварэння выстаўкі «Творчы шлях тэатра».

Для пастановкі «Мілага чалавека», гэтаі вострай і цікавай камедыі, тэатр запрасіў рэжысёра МХАТ СССР імя Горкага прафесара І. М. Раеўскага, з якім не траціў творчай сувязі яшчэ з часоў яго пастановкі «Хто смяеца апошнім». Афармляў спектакль мастак Б. Малкін.

Прэм'ера «Мілага чалавека» адбылася ў г. Мінску ў вясенскі і мела вялікі поспех у гледача.

Пасля выпуска «Мілага чалавека» і аднаўлення ў новай пастановцы рэжысёра Л. Г. Рахленка і афармленні мастака А. І. Канстанцінаўскага камедыі А. Остроўскага «Baўкі і авечкі» ўся творчая праца тэатра была прысвечана выпуску юбілейнага спектакля трагедыі В. Шэкспіра «Ромео і Джульєта», пастановуку якой здзяйсняў Л. М. Літвінаў, афармляў мастак В. В. Дзмітрыеў.

Упершыню над шэкспіраўскімі вобразамі працавалі акторы Першага тэатра і ў іх ліку: І. Ф. Ждановіч — Джульєта, Б. В. Платонаў — Ромео. Тэатр з вялікай адказнасцю праводзіў работу над гэтым дыяментам сусветнай драматургіі. Актёры праслушалі рад лекцый або жыцці і творчасці В. Шэкспіра, яго трагеды «Ромео і Джульєта» ў Елізавецінскай эпосе ў Англіі.

Не гледзячы на сваю гістарычную маладосць, Беларускі Дзяржаўны ордэн Працоўнага Чырвонага Сцяга драматычны тэатр імя Янкі Купалы за дваццаць пяць год свайго існавання здолеў з'еднаць і выхаваць вялікі творчы калектыв актораў, рэжысёраў, мастакоў і кампазітараў, якія здабылі сваім талентам і выдатнай працай пачэснае месца ў савецкім мастацтве.

Старэйши драматург і рэжысёр тэатра Еўсцігней Афінгенавіч Міровіч, аўтар раду вядомых беларускаму гледачу і ёсць і спектакляў, і зараз, не гледзячы на свой салідны ўзрост, з выключнай творчай актыўнасцю працуе ў тэатры. За годы Айчыннай вайны ім створаны спектаклі: «Пётр Крымаў» К. Фінна, «Жыццё вучыць» В. Галаўчынера, «Палешукі» Е. Рамановіча. Асноўную ўвагу і свой багаты творчы вопыт Міровіч перадае акторскай моладзі, з'яўляючыся мастацкім кіраўніком студыі пры тэатры і Беларускага тэатральнага інстытута.

Галоўны рэжысёр тэатра Леў Маркавіч Літвінаў, адзін з старэйшых тэатральных работнікаў Беларусі, налічвае ў сваім творчым актыве вялікую колькасць створаных ім спектакляў у розных беларускіх тэатрах і ў тым ліку спектакль, які атрымаў прызнанне і высокую ацэнку крытыкі на Усесаюзнай алімпіядзе мастацтваў у г. Маскве,—«Авечую крыніцу» Лопе дэ Вега, паастаўлены ў Яўрэйскім тэатры БССР. Яго творчы ўдзел у работе Першага тэатра ўзбагаціў Беларускі тэатр высокай пастановачнай культурай, майстэрствам сцэнічнай кампазіцыі, смелым вылучэннем маладых акторскіх сіл. Супярэчлівы ў сваіх творчых намаганнях, заўжды ляеца адным з тых рэжысёраў, якія ніколі не заспакайваюцца на дасягнутым, імкнучыся да ўсё новых і новых творчых вышынъ. Л. М. Літвінаў з'яўляецца адным з цікавейших рэжысёраў у беларускім мастацтве.

Актар і рэжысёр Леанід Грыгор'евіч Рахленка вырас у Першым тэатры, заняўшы ў ім вядучае становішча сваёй та-

ленавітай сцэнічнай дзейнасцю. Л. Г. Рахленка з'яўляецца тыповым прадстаўніком сучасных мастакоў, выхаванцаў со-вецкага тэатра.


Мастацкі кіраўнік тэатра лаурэат Сталінскай прэміі Глеб Паўлавіч Глебаў, народныя артысты Владзімір Іосіфавіч Владамірскі, Ірына Фларыянаўна Ждановіч, Лідзія Іванаўна Ржэцкая і Генрых Юр'евіч Грыгоніс — гэта група выдатных майстроў тэатра, стваральнікаў яго мастацтва і папулярнасці ў народзе, творчасць якіх патрабуе спецыяльнага вывучэння і аналіза для выхавання маладых пакаленняў актораў. Да гэтай групы трэба далучыць Барыса Віктаравіча Платонава, старэйшага актора беларускай сцэны, чый квітнеючы талент з кожнай новай роллю адкрывае ўсё больш і больш магчымасцей у яго ўсебаковай акторскай даравітасці. Пачаўшы свой творчы шлях на сцэне Першага тэатра выкананнем не-вялікай ролі Міколы ў п'есе Міровіча «Машэка», ён хутка вылучаеца сваімі выдатнымі акторскімі данымі, і яму дару-чаюць адказныя ролі — Клеанта ў «Мешчаніне ў шляхеце», Хуана ў «Вясковым суддзі», Домба ў «Кастусі Каліноўскім» і рад іншых. Шлях ад Міколы да Ромео ў «Ромео і Джульєта» Шэкспіра — гэта шлях безупынных пошукаў свайго творчага я, сваіх жанраў. Бліскучае выкананне востра са-тырычных і камедыйных вобразаў, як Зёлкіна ў «Хто смеецца апошнім» Крапівы, Жлукты ў яго-ж камедыі «Мілы чалавек», займаюць сваё асобнае і значнае месца ў творчасці Б. В. Платонава.

Ольга Владзіміраўна Галіна прышла ў Першы тэатр на зары яго дзейнасці. Яе сцэнічны вопыт да Першага тэатра хоць і не быў вялікім, аднак ён дапамог ёй заніць адразу вядучая становішча ў калектыве. З выразным майстэрствам і культурою яна выконвае ролю Ганначкі ў «Машэку», Да-рымэні ў «Мешчаніне ў шляхеце», Альдоны ў п'есе «Вір» і рад іншых. Роля Інгі ў п'есе той-жа назвы А. Глебава па-казала, што ў асобе Галіны Першы тэатр мае вельмі ўдум-лівую і арыгінальную ў сваім акторскім малюнку актрысу. Высокай сцэнічнай культурою і сілаю глыбокага ўнутранага пранікнення ў вобраз вызначаеца выкананне Галінай ро-ляў — Софіі ў «Апошніх» і Купавінай у «Ваўках і авечках». О. В. Галіна вызначаеца і сваёй рэжысёрскай працай у Пер-шым тэатры, выкладаннем тэатральных дысцыплін у студыі пры тэатры.

Сцяпан Сцяпанавіч Бірыла таксама належыць да групы актораў, якія да паступлення ў Першы тэатр ужо мелі до-



«Палешукі» Е. Рамановіча.  
Г. Ю. ГРЫГОНІС у ролі Трафіма і Р. В. МИРОНЧЫК у ролі Ігнаткі.



сыць багаты сцэнічны вопыт акторскай працы ў рускіх і беларускіх тэатрах. Удумлівы і культурны майстра С. С. Бірыла асабліва за апошнія гады стварыў рад вобразаў, якія вылучылі яго ў вядучыя акторы тэатра. У яго творчым актыве такія пранікнёна і глыбока распрацаўаныя ім ролі, якія Лютынскі ў «Канцы дружбы», Палежаеў у «Непакойнай старасці», Акаёмаў у «Машанькі», Якаў у «Апошніх», Беркутаў у «Ваўках і авечках» і рад іншых. С. С. Бірыла вызначаецца і сваёй рэжысёрскай і грамадской дзейнасцю ў тэатры.

Вера Нікалаеўна Полла пачала свой акторскі шлях у хоры Першага тэатра. Арыгінальнае яркае мастацкае выкананне ёю беларускіх народных спеваў хутка звярнулі на яе ўвагу рэжысёры. Яе камедыйны талент бліскуча раскрыўся ў выкананні ролі Маланні ў «Кар'еры таварыша Брызгаліна». Валодаючы багатымі акторскімі данымі, В. Н. Полла, асабліва за апошнія гады, стварыла рад вобразаў, якія прынеслі ёй поспех у гледача. Гэта ролі Кацярыны ў «Партызанах», Анны Паўлаўны ў «Хто смеяцца апошнім», Сцяпаніды ў «Пагібелі Воўка», Лябёдкінай у «Познім каханні», Палашкі ў «Стэпах украіны» і рад іншых.

Старэйшая актрыса беларускай сцэны Екацерына Эдуардаўна Міронава добра вядома гледачу таленавітым выкананнем класічных і сучасных вобразаў: пані Журдэн у «Мешчаніне ў шляхецтве», Фядосці ў «Апошніх», Палежаеў у «Непакойнай старасці», Мар'i Тарасаўны ў «Платоне Крэчэце» і рад іншых.

Актарскі профіль Стэфаніі Міхайлаўны Станюта, Лідзії Пятроўны Шынко, Владзіміра Іосіфавіча Дзедзюшка і Раісы Нікалаеўны Кашэльнікавай склаўся яшчэ да прыходу іх у Першы тэатр, на сцэне Другога і Трэцяга беларускіх дзяржаўных тэатраў, дзе яны заваявалі сабе папулярнасць у гледача і прызнанне сваёй мастацкай дзейнасці. У Першым майстэрстве, выступаючы ў створаных імі ролях: Дыяны ў «Дуры для другіх, разумней для сябе» Лопе дэ Вега і Дыяны ў яго-ж камедыі «Сабака на сене» — С. М. Станюта, Кацярыны ў «Партызанах», Марсель ў «Сабаку на сене», Надзежды ў «Апошніх», Валі ў «Рускіх людзях» — Л. П. Шынко, Мяцковага ў «Фронце», Крыніцкага ў «Паўлінцы», Шабанка ў «Заложніках» — В. і. Дзедзюшка, Паўлінкі ў «Паўлінцы», Лябёдкінай у «Познім каханні», Клавы ў «Мілым чалавеку» — Р. Н. Кашэльнікова.

Асобнае месца ў калектыве Першага тэатра належыць Эдуарду Пятровічу Шапко. Старэйшы актор тэатра, ён за 23 гады сваёй дзейнасці прыйшлоў складаны і даўгі шлях безупынай вучобы і работы над сабою, пакуль дабіўся раскрыцця свайго яскравага камедыйнага талента ў такіх вобразах, як Лыняеў у «Ваўках і авечках», Праменнага ў «Мілым чалавеку», міліцыянера Рэдзькі ў «Стэпах Украіны», якія мелі выключны поспех у гледача.

Сярод старэйших актораў беларускага тэатра пачэснае месца займаюць акторы В. В. Былінскі, В. Б. Гаратаў, Н. П. Лысуха, З. Я. Лідская.

Апрача старых заслужаных майстроў першага пакалення, якія складаюць аснову тэатра, яго ядро і гонар, за апошнія гады вырасла плеяды маладых майстроў сцэны, новага пакалення актораў, якія сваёй напружанай і таленавітай працай набылі вядучае становішча ў калектыве, і сярод іх Барыс Канстанцінавіч Кудраўцаў, які стварыў глыбока-хвалюючыя образы: Пятра Крымава ў п'есе гэтай-же назвы, Луконіна ў «Хлапцы з нашага горада», Леаніда ў «Машанькі», Піліпа ў «Палешуках» і рад іншых; Іван Браніслававіч Шаціла—Рыгора ў «Партызанах», Бачарова ў «Непакойнай старасці», Сяргея Горлава ў «Фронце», Сафонава ў «Рускіх людзях», Нікалая ў «Познім каханні»; Павел Алексеевіч Пекур—Данілу Дрыля ў «Партызанах», Севасцьянава ў «Хлапцы з нашага горада», Глобу ў «Рускіх людзях», Дарміонта ў «Познім каханні»; Тацяна Міхайлаўна Шашалевіч—Людміла ў «Познім каханні», Даратэі ў «Сабаку на сене»; Валенцін Акімавіч Краўцоў—Скібы ў «Партызанах», Аркадзія ў «Платоне Крэчэце».

Вялікую ролю ў гісторыі развіцця тэатра, побач з рэжысурай і акторамі, адыгрываюць мастакі—тварцы афармлення спектакляў. У гэтай справе тэатр, як правіла, не замыкаецца ў творчыя рамкі аднаго галоўнага мастака, які заўсёды знаходзіцца пры тэатры, час ад часу запрашаючы на асобныя пастаноўкі лепшых тэатральных мастакоў Саюза. Аднак роля галоўнага мастака ад гэтага не становіцца менш адказнай. Калі ў першыя гады існавання тэатра абавязкі галоўнага мастака выконваў заслужаны дзеяч мастацтваў БССР Оскар Пятровіч Марыкс, то апошнія дванаццаты год абавязкі галоўнага мастака тэатра з поспехам выконвае малады таленавіты выпускнік Віцебскага мастацкага тэхнікума І. М. Ушакоў. У Першым тэатры пачалася яго творчая дзейнасць, тут ён вырас і набыў багаты сцэнічны вопыт, атры-

маўшы поўнае прызнанне і ўхвалу беларускай і маскоўскай тэатральнай крытыкі ў часе дэкады беларускага мастацтва ў Маскве.

Побач з І. М. Ушаковым вялікай творчай актыўнасцю ў Першым тэатры за апошнія гады вызначаецца мастак Барыс Еўсеевіч Малкін. Спэцыяльных тэатральных аддзяленняў пры мастацкіх навучальных установах не існуе. Тэатр у гэтих адносінах з'яўляецца той практычнай школай, якая выхоўвае гэтую вельмі патрэбную і рэдкую ў той-ж час спэцыяльнасць. Музычную частку вось ужо дванаццаць год узначальвае дырыжор С. М. Кунін.

Глядач у тэатры бачыць перад сабою панараму сцэны з жывымі дзеючымі акторамі. Ён бачыць перад сабою дырыжора, распазнае ў афармленні спектакля мастака, але рэдка хто прызадумаецца над tym, хто рухае ёсю гэтую складаную, творчую, добра зладжаную машину, бо механізм яе знаходзіцца за рамкай сцэны і ён скрыты ад гледача. Аднак для таго, каб спектакль у поўным сваім мастацкім блеску пайшоў на сцэне, патрэбна, апрача акторскай, вялікай і складанай праца суплёра, машиনіста сцэны, рабочых-дэкаратораў, гардэробшчыкаў, краўцоў, шаўцоў, грымёраў, рэквізітараў, бутафораў, электраманцёраў, гукашумавікоў і ўсяго агульна-адміністрацыйнага і тэхнічна-абслугоўваючага персанала. Кожны вінцік у гэтым вялікім і складаным механізме выконвае выключна важную функцыю, ён гэтак-ж неабходны, як і кожная шасцярня ў гадзінніку.

Вось ужо дванаццаць пяць год глядач чытае ў афішах «спектакль вядзе Г. П. Злотнікаў», але мала хто дакладна ведае, што за праца ў гэтага, вядучага спектакль, чалавека. А між tym без яго не пусцяць у зал гледача, не адкрыеца заслона, не пачнеца рэпетыцыя новай прэм'еры. Інспектар сцэны — гэта пульс усяго арганізма тэатра, яго тэхнічна-арганізуючая сіла. Вось ужо дванаццаць пяць год бяззменна з дня ў дзень, ад ранішніх рэпетыцыі да канца кожнага спектакля, гэтыя абвязкі з выключнай самаадданасцю і выдатнымі волытамі і ведамі выконвае Г. П. Злотнікаў, з'яўляючыся сапраўдным інжынерам і адміністратарам спектакля.

Побач з Г. П. Злотнікам у тэхнічна-абслугоўваючым сектары тэатра вядучую ролю адыгрываюць: працуячая з

першых дэён заснавання тэатра загадчыца касцюмерным цэхам Х. І. Крыгель, а таксама машыніст сцэны М. І. Пржыбытка, загадчык электрацэхам І. Ф. Гурэцкі, загадчыца рэквізітарскім цэхам В. І. Кубельская.

Асобнае месца належыць мастаку-грымёру Г. В. Волкаў і мастаку-бутафору І. І. Гроднікаву, чыя творчая праца ўзбагачае маастацкую культуру тэатра, з'яўляючыся самастойным творчым кампанентам спектакля.

Рост і ўдасканаленне майстэрства тэатра і яго пастановчай культуры немагчымы без удзелу гэтых выдатных майстроў сцэны і адданых сваёй справе людзей.

Убіраючы ў сябе і творча асэнсоўваючы ўсё лепшае, здаўтае рускім, украінскім і сусветным тэатрам мінулага, — Першы беларускі тэатр аснову сваёй дзейнасці бачыць у развіцці нацыянальнага па форме, соцыялістычнага па зместу беларускага совецкага мастацтва, у стварэнні нацыянальных каштоўнасцей сцэны, у выхаванні кадраў беларускіх дзеячоў мастацтва, у жывой і непасрэднай сувязі са сваім народам, што робіць Першы Беларускі тэатр нацыянальна своеасаблівым і непаўторным у асяроддзі іншых тэатраў свету.

Вялікая перамога над фашысцкай Германіяй, якая паспрабавала была захапіць беларускія землі, заняволіць наш народ, знішчыць здабыткі нацыянальнай культуры, была здабыта крывёю і герайзмам Чырвонай Арміі і мужных партызан, якія разам з усімі народамі Совецкага Саюза, на чале з рускім народам, пад кіраўніцтвам геніяльнага стратэга і палкаводца Генералісімуса Сталіна, разблі і знішчылі фашысцкае войска. Пры ўвазе і клопатах Совецкага ўрада, комуністычнай партыі, дзякуючы брацкай дапамозе рускага народа, Першы Беларускі тэатр за годы вайны не толькі захаваў свае кадры, але і здолеў творча ўмацавацца і вырасці.

Аднаўленне краіны, бязлітасна зруйнаванай фашысцкімі захопнікамі, ставіць перад усім народам, у тым ліку і перад калектывам Беларускага Дзяржаўнага ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга драматычнага тэатра імя Янкі Купалы, новыя высокія задачы.

Роля і міжнароднае значэнне Совецкага Саюза, а разам з тым і Беларускай Совецкай Соцыялістычнай Рэспублікі адкрываюць перад усім беларускім мастацтвам грандыёзныя перспектывы яго росту і развіцця. Дваццаць пяць плённая пражытых год — гарантывя яго далейшага паспяховага руху наперад.




Рэдактар *М. Клімковіч*

АТ 01708      Падпісана да друку 9/1-46 г.      Тыраж 5.000 экз.  
Палера 60×<sup>24</sup>/16 Вуч.-аут. арк. 3.7 Друк. арк. 5 Заказ № 3617

Тэхнічны рэдактар *Я. Карпіновіч*  
Карэктар *Ф. Падей*

Мінск, друкарня імя Сталіна, Пушкіна, 55.



ПАМЫЛКІ ДРУКУ

Ст. 31. У подпісу над кляшэ надрукована „Чадаева”, павіна быць „Чадава”.

Ст. 67. У подпісу над кляшэ пропущчана „Б. В. Платонаў ў ролі Жлукты”.

29

Цена 5 руб.



80000002733314

Бел. языке  
1994 г.

НА БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКЕ

Евгений Романович

ПЕРВЫЙ ТЕАТР

Государственное Издательство БССР

Минск 1946